

Літаратурная Беларусь

Выпуск №7 (131)
(ліпень)

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКІ ПРАЕКТ

Грамадскага аб'яднання «Саюз беларускіх пісьменнікаў» і «Новага Часу»

lit-bel.org
novychas.by



Змест

| |
|--|
| НАВІНЫ: асноўныя падзеі грамадска-літаратурнага жыцця Беларусі... c. 2 |
| СПАДЧЫНА: Ці пазычай Ян Баршчэўскі сюжэты ў езуітаў? Артыкул Алеся МІКУСА «Рэлігіі рэлігіі і міфалогіі»..... c. 3 |
| ПРОЗА: апавяданне Міхася ЗІЗЮКА «Паэт»..... c. 4 |
| ПАЗІЯ: новыя вершы Васіля ЗУЁНКА..... c. 5 |
| ФРАГМЕНТЫ: пачатак рамана Людмілы РУБЛЕЎСКАЙ «Пантофля Мнемазіны» c. 6-7 |
| ПАЭЗІЯ: новая нізка вершаў Васіля ДЭБІША «Зоны»..... c. 8 |
| ДРУК: агляд чарговага нумара незалежнага літаратурна-мастацкага часопіса «ДЗЕЯСЛОУ» c. 9 |
| ЧЫТАЛЬНЯ: аповед «Бывай, Агурковы Кароль» Хрысцінэ Нёстлінгер у перакладзе Арцёма АРАШОНКА..... c. 10-12 |

«Паўстань, народ! Прачніся, беларусе!»

Юбілейны год Янкі Купалы

Слова «прапор» тлумачыца
як прапаведнік волі Бога, пасланы
Богам, прадказальнік будучыні,
вяшчун. Абраннікаў на гэту ролю
у жыцці мінульым, цяперашнім
і будучым няшмат.

Кожнаму народу даюцца свае прапоры,
хоць іхня дзейнасць мае агульна-
людскае гучанне. І тыя, абраныя,
сведалі аб сваім пакліканні, аб сваім
прызначэнні на зямлі. У іх пераліку — і
геніяльны беларускі паэт Янка Купала.

Па ўсведамленні значнасці і ролі ў ду-
хойным станаўленні нацыі, выхаванні бела-
рускай самасвядомасці Янку Купалу можна
лічыць наступнікам Францыска Скарыны,
які ў перакладзеных і выдадзеных ім кнігах
Святога Пісання на знак уласнай годнасці і
гонару змясціў свой партрэт.

Але для таго, каб адпаведнае ўсведамленне выспеліася, патрэбны час. Той час, калі падсвядомае пакуль адчуванне-прадчуванне не акрэсліца канчаткова і ўвасобіцца ў высокія паэтычныя радкі. Напачатку мы бачым якраз прадчуванне:

Кожны край мае тых, што апываюць,
Чым ёсьць для народа ўпадак і хвала,
А беларусы ж нікога не маюць,
Няхай жа хоць будзе Янка Купала...
(«Я не паэт», 1905–1907)


Сапраўды, беларусы займелі Янку Купалу, якога чакалі цягам стагоддзяў, калі перажывалі нацыянальны ўціск то з заходу, то з усходу, калі ўжо зусім амаль маглі забыцца на сваю сладкую мінуўшчыну, на «залатое» XVI стагоддзе старабеларускай дзяржавы, пік уздыму нацыянальнага духу.

Цягам наступных гадоў у вершах паэта ўсё больш выразна акрэсліваецца голас прапора, бо пророцтвы, заклікі, прадбачанні гучыць на адпаведным узроўні:

I беларус можа змясціца
У сям'і нялічанай славяні...
Не пагасіць вам прауды яснай:
Жыў беларус і будзе жыць...
(«Ворагам беларушчыны», 1907)

I ад краю да краю ўсё далей і далей
Моц мая разальеца нязможанай хваляй,
Песняры аба мне будуць песні складаць,
Народ будзе іх пець і мяне праслаўляць...
(«Маладая Беларусь», 1909)

Але надыходзіць час гаварыць аб прапорах наўпрост, бо той перыйд для беларускай нацыі — якраз этап станаўлення, і калі ён будзе ўпушчаны, то гэта можа стаць незваротнасцю.



Помнік пашту скульптара
Анатоля Анікейчыка

Калі прыгнечены няпраўдай
Які знябудзеца народ, —
Тады з'яўляюца прапоры
I ўсенародны клічуць сход...
(«Калі пачнуць...», 1912)

Здаецца, ўсё проста. Але Янка Купала чудоўна ведаў тое, што Ісус сказаў сваім спакушальнікам: «Не бывае прапора без пашаны, хіба толькі на бацькаўшчыне сваёй, і ў доме сваім». Ты ідзеш да сваіх родных людзей, супляменикай са сваім паднебным словам — а ці патрэбны ты ім? Ці патрэбны прапор, «пасол светла», які задае балючыя пытанні і заклікае:

Дзе вашы песні жыватворны?
Дзе ў вас прапоркі й дудары,
Што над пагібеллюнасцю чорнай
Віталі б польлем замры?...
Пара у рукі браць паходні,
Үставаць, ісці, нач асвяляць!
Бо што не возьмеце сягоння,
Таго і заўтра вам не ўзяць...
(«Прапор», 1912)

На што людзі адказваюць прагматычна-адстаронена:

— Па колькі нам дасі чырвонцаў,
Калі мы пойдзем за табой?
(«Прапор», 1912)

Але магчымае неразуменне народа, калі «няма прапора ў сваёй Айчыне», ужо не спыніць творцу — ён будзе без прыпынку ісці далей і несці сваё слова. Бо гэта яго пакліканне, яго місія, дзеля якой яму дадзены дар і дзеля чаго ён пасланы на зямлю. Апафеозам разумення Янкам Купалам свайго прапочага прызначэння стаў поўны драматычнага

напружання эпічны філасофска-хрысціянскі санет «Сярод магіл». У савецкія часы верш не друкавалі, яго быццам і не было ў творчай спадчыне Янкі Купалы. Між тым, гэта, на мой погляд, адзін з шэдэўраў паэта.

Сярод магіл, на плечы ўзняўши крыж свой,
Стану, Як пасланец з магіл ад спячых там
Прапораў, I ў даль сягну, дзе толькі можа
Сягнуць вока,
І скрэз туды, дзе вольнай думка дастану.
І кліч пушчу скрэз ад кургану да кургану,
Як віхраў лёт па ўсёй бязмежнасці

шырокай,
Кліч-заклінне векавечнага зароку,
Што ў гуслях толькі дрэмле,
Ў песню ўчараваны.
Прадсмертнаю кляцьбой канячага раба,
Малітвой грэшніка, зарэзаўшага матку,
Зварнуся к сонцу, сонцу без канца
і пачатку.

Хай спаліць мне душу, як ствол
разбіты граба.
Хай вочы высмаліць, як кветку
ў ліліі слабай,
Але і крыж мой спаліць хай папарадку!
(«Сярод магіл», 1915)

Янка Купала ў гэтых радках адна-
значна ўсведамляе, што нясе свой крыж
прапора, што ён пераемнік лепшых
людзей Айчыны праз усю яе гісторыю,
якія таксама аддавалі свой творчы ім-
парт і духоўныя сілы на служэнне Баць-
каўшчыне. І нікто ў яго гэтага паклікання
не адбярэ, хіба што знікне, спапялёні,
крыж. Уласна, вобраз крыжа ўжо і не з
прапорамі кліча рэфлексіі, а са Збаўцам.

Якая моцная і нечаканая образнасць у
вершы, асабліва ў апошніх трохрадкоўях!

Прапорчых слоў, заклікаў, прадвесцяў
шмат у пазіі Янкі Купалы. І сёння мы
можам сказаць, што сваю ролю як прапор
нацыянальнага Адраджэння паэт Янка
Купала спраўдзіў напоўніцу. Ён клікаў да
Беларусі — і людзі прыйшлі да яе.

Паўстань, народ! Прачніся, беларусе!
Зірні на бацькаўшчыну, на сябе!
Зірні, як вораг хату і зямлю распратрусяў,
Як твой навала злыдняў скарб грабе!..
Сваю магутнасць пакажы ты свету, —
Свой край, сябе ў пашане мець прымусь.
Паўстань, народ!..
З крызві і слёз кліч гэты...
Цябе чакае маці-Беларусь!
(«Свайму народу», 1918)

Паэт тэму прапора фармальна згор-
твае ў вершы «Паўстань». Тут таксама
заклікі — паўстаць прапору, песняру,
вяяку, уладару. Калі ўсё спраўдзіца
цалкам (а гэта азначае нішто іншае, як
увасобленую дзяржавунасць Беларусі),
тады паэт нёс свой крыж не дарма.

Паўстань, з народу нашага прапор,
Праяваў бураволных варажбіт.
I мудрым словам скінь з народу ўрок,
Якім быў век праз ворагаў ставіт!
Збяры ў адну ўсю Беларусь сям'ю,
Вазьмі з яе прысягу і зарок,
Што не прадасьць сябе, сваю зямлю...
Знайць путы Бацькаўшчыне ўстань,
прапор!
(«Паўстань», 1919)

Але гэдзе заклікаў. Усё, напісаное Ян-
кам Купалам да таго часу, якраз і сведчы-
ла, што ў беларусаў з'явіўся свой прапор,
свой пясняр, нават духоўны ўладар. Адно
што не ваяр у наўпроставым сэнсе слова
як рэалны абаронца Айчыны. Прапро-
ча ведаў гэта і сам паэт. Свой уклад у
духоўнае адраджэнне нацыі Янка Купала
вызначыў так:

Так іншай не знаўши навукі і школы,
Ў пацёмках шукаў і знайшоў Божы дар;
Цяпер маймі скарбамі — думы-саколы,
Цяпер беларускай я песні ўладар.
(«Мая навука», 1919)

...На жаль, шмат чаго, аб чым пра-
роча гаварыў вялікі беларускі пясняр,
застаецца актуальным і ў нашым часе.
Працэс нацыятворства і беларускага
дзяржавабудаўніцтва працягваецца. Але
нам сёння значна прасцей выконваць
гэту ўрачыстую і цяжкую справу, бо мы
маем сваіх прапоракаў, песняроў, ваяроў і
ўладароў...

Уладзімір Мароз

Спадчына братоў Гарэцкіх

У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася штогадовая Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя — XXV Гарэцкая чытанні «Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць».

Сёлетняя канферэнцыя была прысвечана літаратурна-мастацкай і навуковай дзеянасці братоў Гарэцкіх. Вучоныя, літаратурныя крытыкі, пісьменнікі і журналісты дапамагаюць адкрываць новыя старонкі дзеянасці братоў Гарэцкіх.

Ва ўступным слове да ўдзельнікаў і гасцей мера-прыемства дырэктар Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры Дзмітрый Яцкевіч падзяяваў арганізаторам за рулівасць. Неабходна і далей працаўцы па папулярызацыі спадчыны братоў Гарэцкіх.

Акадэмік НАН Беларусі Радзім Гаўрылавіч Гарэцкі праінфармаваў грамадскасць пра важныя падзеі і публікацыі ў друку, якія адбыліся цягам прамінулага года. Вышыя з друку зборнік матэрыялаў XXIV Гарэцкіх чытанняў, Алена Ярмоленка абараніла дысертацию ў Гомельскім універсітэце імя Францыска Скарыны, з'явіўся шэраг артыкулаў на старонках «Звязды», «Народнай волі» і «Нашага слова».

Маштабную працу мінулага года прааналізаву сlyны знаўца спадчыны братоў Гарэц-



кіх член-карэспандэнт НАН, доктар філалагічных навук Міхась Мушынскі. Ён засяродзіў увагу на неабходнасці стварэння гісторыі ўплывовых дынастый, у прыватнасці, дынастыі Гарэцкіх. Радавод сям'і Гарэцкіх ахоплівае 79 асоб. Заслугоўваюць увагі даследчыка Еўфрасіння Гарэцкая, маці пісьменніка і акадэміка, Леаніла Чарняўскую — жонка Максіма Іванавіча, Ларыса Восіпаўна, жонка Гаўрылы Іванавіча і іншыя. У гэтых асобах выяўляецца непаўторнасць і адметнасць души народа.

Браты Гарэцкія аказалі значны ўплыў на навуковае, літаратурнае і культурнае жыццё Беларусі, на педагогіку і сцэнічнае жыццё. П'еса «Дзве душы» паспяхова ідзе на сцэне ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы ў Мінску.

С змястоўнымі паведамленнямі ў пленарным паседжанні выступілі доктар філалагічных навук Тамара Тарасава і кандыдат філалагічных навук Сяргей Запрудскі з Мінска.

Эла Дзвінская, фота аўтара

Наши падарункі Фінляндый

Сёлета Фінляндия адзначае 100-гадовы юбілей сваёй дзяржаўной незалежнасці.

Дагэтуль слайды на даты Беларусь, якая святкуе 500-годдзе свайго кнігадруку, падрыхтавала краіне Суомі некалькі кніжных падарункаў.

Несумненна, самы важкі з іх — леташні выхад апрацаўнага яшчэ ў 1835 годзе Эліасам Лёнратам карэла-фінскага эпасу «Калевала». На сёняшні дзень гэта самы буйны, на 23 000 радкоў, паэтычны тэкст на беларускай мове, а з'явіўся ён дзякуючы шматгадовым вытанчымым выслікам Якуба Лапаткі.

Дзякуючы найперш гэтаму перакладчуку ў выдаўцстве Уладзіміра Січыкава сёлета пабачыла свет і кніга «100 сацыяльных інавацый з Фінляндыі» (аўтар-укладальнік — грамадскі дзеяч, лекар, нядайні дэпутат фінскага парламенту Ілка Тайпале). Тамсама выйшла і ўжо была прэзентавана публіцы напісаная «нашым чалавекам у Хельсінках» Якубам Лапаткам «Кароткая граматыка фінскай мовы» з выдаўцкай серыі «Беларускія ЕўраГраматыкі».

Райна Шастак



На інфармацыйна-адукацыйнай пляцоўцы «Цэнтр шведскіх даследванняў» і ў канферэнц-зале сталічнага гатэля «DoubleTree by Hilton» аматары гісторыі змаглі азнаёміцца і з кнігай Хенрыка Мейнандэра «Гісторыя Фінляндыі. Лініі, структуры, пераломнія моманты», якую пераклала с шведской мовы Вольга Рызмакова, аматары паэзіі — з «Выбраннымі вершамі» культавай фінскай паэткі Катры Вала, узноўленымі па-беларуску зноў жа Якубам Лапаткам, а маладыя бацькі малі прыгледзець сваім дзеткам кніжку Ціма Парвела «Эла і сябры» ва ўзнаженні Алены Казловай.

Зямля пад чорнымі крыламі

Можна было б напісаць, што гэты аўтар знаходзіцца наводзаль ад асноўных тэндэнций беларускай прозы, калі б не знаходзіліся там жа і ўсе астатнія аўтары: бо дайно разышліся сцежкі-дарожкі ўтаптаных кірункаў, ды і еднасць былых таварыстваў з іх маніфестамі і нялоўным прысмакам «агульнага» выглядае дастаткова сумнеўнай. Цяпер кожны сам па сабе — камусьці гэта прыемна, у кагосьці выклікае раздражненне.

Не ведаю, мне дык такая свобода, нягледзячы на ейную нацыянальную змрочнасць, даспадобы. Калі не трэба фінішаваць першым, можна плысці так, як хочацца табе, а не трэнеру. Гэткі заплыў адзіночак у бяскрайнім акіяне мовы, уласна кажучы, і ёсць літаратурны практэс.

У новай кнізе Вінцэса Мудрова «Забойца анёла» (бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў) мне пабачыўся свядом супраціў канкрэтным з'явам, з якімі асациюеца ягонае, аўтарава, імя. Тут ствараеца ўмоўны свет, без маркераў часу і месца, што для Мудрова — вядомага сваім полацкім мінульм — у нейкім сэнсе становіцца магчымасцю адкаснуща ад «полацкага тэксту»...

Вінцэс Мудроў быў адным з найцікавейшых археолагаў савецкага абсурду. Пэўным апафеозам штудыяў у гэтым кірунку стаў «Альбом сямейны»



з «Бібліятэкі Свабоды» — адмысловы этналінгвістычны слоўнік, які і праз дваццаць гадоў стане добрым дапамогай пачаткоўцам у галіне савецкай этнаграфіі.

У «Альбоме» быў змяшаныя бязлітасная іронія і цэпляя настальгічная ўсмешка, якая ўзікае кожнага разу, як раптам зануришыся ў час дзяцінства ѹ юнацтва.

Супаставіць жа «Альбом сямейны» з новай названай кнігай — немагчыма. «Забойца анёла» максімальная аддаленасць ад слоўнікавай яснасці; гэта збор успамінаў і візіяў «цёмнага лорда», з загадковымі персанажамі, неартыкуляванымі знакамі бяды, містычным дэтэрмінізмам, інстынктыўнымі парываннямі сюжэтаў пры ўладзе паноўнай навелістычнай кампазіцыі.

Згаданая містыка ў кнізе В. Мудрова («Кава апоўначы», «Карты не хлусяць», «Светлай ноччу», «Ведзьма» і інш.) спалучана з вульгарным, нізкавым, гэта нібы ўказанне на тое, што толькі ў маргіналізованым, рэдукаваным свеце магчымыя трансфармацыі свядомасці: га-

люцинаці, прымхавыя фобіі. «Містык» быццам замыкае сябе ў пэўны лад мыслення, і гэта можа адбыцца пад уздзеяннем вонкавых чыннікаў. Можна раскатурачаць сваю эмацыі-насць алкаголем, пажадай, імпульсіўнасцю, нясправдзянім чаканнем. Герой на пачатку апавядання паказваецца, умёна кожучы, нармальным, але ў ходзе тэксту зазнае метамарфозы. Гэта мог бы быць класічны і нават традыцыйны піхалагізм у прозе, калі б аўтар «Забойцы анёла» не ішоў крыху далей: піхалагічны зрыў ён ператварае ў вар'яцтва, і героя абступае наўакольны свет ды з'ядзе яго.

Іронія і настальгічная ўсмешка ператвараюцца ў татальныя чорны абсурд, з перверсіямі і расчлянёнкай. Калі і ўсплывае савецкая рэчаіснасць, нейкія ўмоўныя 70-я ў нейкім дастатковы ўмоўным топасе-акварыюме, то і яны, нібыта сто разоў ужываная старая рэч, з мілай штуценцы робяцца звыродлівым і абырдлым Ding an sich (рэччу ў сабе), чаго не можаш пазбавіцца, бо прылпла смалой, і цягаш яго паўсюль, і выклікае яно толькі нянявісць.

У гэтым чорным гумары абсурдысцкай кнігі Вінцэса Мудрова бачыцца і адлюстраванне стомленасці грамадства ад савецкай тэмам, зашмальцаванай пальцамі ідэолагаў багведама колькіх пакаленняў. Замкнёнае кола агляду, утыкане квадратна-гнездавым метадам у галовы, са сталінімі-ленінімі-гальштучкамі, урэшце перастае выклікаць якую-кольвечы настальгію.

Гэта ўжо не смешна. Гэта праста балюча.

Ціхан Чарнякевіч,
svaboda.org

Memoria. Памёр Ігар Жук

30 чэрвеня на 61 годзе жыцця адышоў у іншы свет вядомы беларускі літаратуразнаўц, літаратурны крытык і гісторык літаратуры, прафесар Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, сябар Саюза беларускіх пісьменнікаў Ігар Жук.

Ігар Васільевіч Жук нарадзіўся ў 1957 годзе ў вёсцы Зані на Мядзельшчыне. Скончыў філфак БДУ і аспірантуру пры ім. Займаўся тэорыяй празаічнага рытму, абараніў кандыдацкую і доктарскую дысертацыі па літаратуры, выкладаў на філалагічным факультэце Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, у апошні час працаўнай прафесарам кафедры беларускай філаграфіі.

Дзякуючы Ігору Жуку ўпершыню ў гісторыі літаратуры разнаўства быў апісаны межанізм атрымання з дапамогай камп'ютарнай апрацоўкі тэксту метрычных аўтарскіх эталонаў і разгледжана сістэма іх дынамічнага ўзаемадзеяння (манаграфія «Празаічны тэкст: дынаміка рытмавага існаван-



ня»). «Рытмічны інстынкт», адлюстраваны ў іх, адкрыў дадатковыя магчымасці для аналізу асаблівасцяў мастацкага стылю майстроў беларускай прозы: Янкі Брыля, Васіля Быкаў, Максіма Гарэцкага, Івана Мележа, Кузьмы Чорнага. Ігар Жук — аўтар кнігі літаратуразнаўчых эцюдаў «Сустрэчны рух».

Зусім нядайна, 13 чэрвеня, Сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў віншаваў Ігара Васільевіча з 60-годдзем, а некалькі дзён таму старшыня Гродзенскай абласной філіі СБП

Валянцін Дубатоўка ўручыў Ігору Жуку памятны віншавальны адрас...

— Літаратар, пісьменнік нацыянальнага маштабу, — адзначыў на жалобнай паніхідзе Валянцін Дубатоўка. — Такія людзі заўсёды пакідаюць пасля сябе след і працы, якія мы будзем вывучаць яшчэ доўгі-доўгія гады. І менавіта вось такія людзі, як Ігар Васільевіч, паміраюць ад сэрца. Бо ён заўсёды перажываў, усё глыбока браў да душы. Калі ўступалі ў наш Саюз маладыя пісьменнікі, ён пра кожнага ўсё ведаў, што яны пісалі і па 10, і па 20 гадоў. Усё гэта праходзіла праз сэрца, праз душу...

Паніхіда за супакой прайшла ў Свята-Пакроўскім праваслаўным саборы Горадні, а пахаваны Ігар Жук быў у вёсцы Гожа Гарадзенскага раёна.

Сакратарыят Саюза беларускіх пісьменнікаў шчыра смуткую з нагоды сходу вядомага беларускага крытыка і літаратуразнаўцы і выказвае спачуванні родным і блізкім спачылага.

Прэс-служба СБП

«Рэлікты рэлігіі і міфалогіі» (Ці пазычаў Ян Баршчэўскі сюжэты ў езуітаў?)

Ці мог Ян Баршчэўскі пераняць сюжэт для сваёй аповесці пра ката Варгіна з езуіцкіх крыніцаў? Справаздача рыжскага езуіцкага экзарцыста гэтага не выключае...

Гартаючы выдадзеную летасць у Вільні дакументальную кнігу «Рэлікты рэлігіі і міфалогіі балтав», натыкнуўся на вытрымку з лацінамоўнай езуіцкай справаздачы 1607 года. У ёй езуіцкі святар «П. Фелікс (Людзік)» (P. Felix [Luedigk]) з Рыгі апісвае, як ён ездзіў да аднаго шляхціча, якому трываліся мроі. Гэтая справаздача ўзята з «Аналай» Рыжскай езуіцкай калегіі, што быў перадрукаваны ў Рызе ў 1941 годзе ў выданні «Крыніцы па гісторыі Латвіі ў архівах Ордэна езуітаў».

Аповед рыжскага езуіта прыцягнуў увагу тым, што ён перагукаецца з адной з аповесцяў Яна Баршчэўскага, змешчанай у яго кнізе «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», якая ўпершыню была выдадзеная па-польску ў Пецярбургу ў 1846 годзе. Вось ён:


«Адзін шляхціч аднойчы ў сябе ў маёнтку гуляў уздоўж ракі, яму паказалася нейкая птушка, якая ўсё ніяк ад яго не адставала, радавала яго салодкімі песенькамі і спрабавала адвабіць як мага далей ад дома. Ідуны за ёй, ён дужа забавіўся. Урэшце пачаў галасы: «Пакайся, пакайся, дай водкуп, просім вызваліць душы трох жанчын», імены якіх называюцца. Урэшце яму паказалася душа аднаго знаёмага яму шляхціча, якога неслі яшчэ трох, — душа пастаянна ў паветры гукала: «Водкупу, ахвяраў!» И так ён не меў спакою ні ўдзень, ні ўночы, нават калі быў у спальнем пакой. Пастаянна чуў крыкі ў паветры, часта на ложку яму паказваўся нібыта мядзведзь і бесперапынна — жанчына.

Урэшце я прыехаў. Ён усё расказаў. І зноў, пры маім удзеле, усё як у іншых выпадках паказвалася, і нарэшце тое, што ён сам думаў, яны яшчэ паўтаралі і на гэта адказвалі. Я распытаў пра яго жыццё. Ён расказаў. Пасля экзарцызму прыйшлі да споведзі за ўсё жыццё. Ён пакутаваў праз усе тия ўявы, якія пастаянна патрабавалі адплаты і ахвяраў. Я яму сказаў, што ён дрэнна зрабіў, даючи грошай. Прывіды кажуць, што ўсё вернуць — і ўжо склалі ў скрыню. Прынеслі скрыню, і высыпілі сяманіна. <...>

Ён пачаўся крыху лепш, і таму, што шмат дзён не ёй і не піў, мы селі за стол. Еў, але і тады яго не пакінулі ў спакоі, бо ўсякія звары поўзалі па лаўках і сценах, а тия прывіды луналі ў паветры і пагражалі, што здзяяруць мне скур з галавы. Пайшлі спаць; я спаў з ім у адным пакой. <...> Але ранкам зноў началі адчуваць пакуты з галавой. Я заклікаў яго другі раз спавяданца. Прывіды пагражалі, што калі ён гэта зробіць, скруцяць шыю, а калі наважыцца прыняць святую Еўхарыстию, дык задушаць. Ён сходзіў да споведзі і прыняў Камунію.

І вось прылятаюць трох птушак і называюцца імёнамі трох жанчын, абяцаюць спакой і вызваленне, калі ён дасць адплату. Нябога абяцае. Яму паказваюць месца. Той кладзе гроши. Але яны патрабавалі яшчэ і яшчэ, нават дайшлі да вугорскіх залатавак. Урэшце ён адыходзіць ад таго месца, а калі зноў вяртаецца, дык грошай не знаходзіць. Зноў паказваюцца ўсякія

прывіды. Ён моліцца разам з усімі сямейнікамі. І зноў тыя ж птушакі просьцяць грошай. Ён кладзе.



Аповед рыжскага езуіта прыцягнуў увагу тым, што ён перагукаецца з адной з аповесцяў Яна Баршчэўскага, змешчанай у яго кнізе «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», якая ўпершыню была выдадзеная па-польску ў Пецярбургу ў 1846 годзе


Ян Баршчэўскі, народжаны на беларускай Расоншыне

была як непрытомная. Тамаш, бачачы іх пакуты, матнou рукой, і ў момант матылі і ўсякія пачвары зніклі.

«Тамаш наблізіўся да гаспадара і, калі той пазіраў на яго як непрытомны, пачаў казаць чарадзейскія слова, і тады яшчэ страшнейшыя з'явы далі сябе бачыць, з усіх адтулінаў галавы пана судзіў выляталі пухіры, падобныя да мыльных бурбалак, і, пад столлю лопаючыся, ператвараліся ў жудасныя страшыдлы, ляталі крылатыя вужы, агністыя цмокі, і якія пачвары снавалі над галавамі, падобныя да спарахнелых шкілетаў, з іх на падлогу падалі косці і трупныя галавы, усе там прысутныя ад немарасцевага страху самі былі падобныя да трупаў, якія паўстаюць з трунаў. Нарэшце Тамаш матнou рукой, усе тыя вужы, цмокі і касцяты зніклі, і ён сам вышаў за дзвёры, пакінуўшы гаспадара і гасцей нямымі ад пераляку».

А вось пара ўрыўкаў са «Шляхціца Завальня», з 13-й аповесці «Чараўнік ад прыроды і кот Варгін» (пераклад ўрыйкаў — аўтара гэтых радкоў). У аповесці расказваецца, як ад гаспадара да гаспадара пераходзіў кот Варгін, як у кожнага новага гаспадара праз таго Варгіна

Як можна бачыць, выклад, стыль і праявы дужа падобныя.



заводзіліся розныя пачвары і як праганяў тых пачвараў з галавы чараўнік Тамаш, які адмысловымі словамі выяўляў іх і выганаў преч.

«Страх страсянаў усіх, хто на гэта глядзеў, сыпаліся з дзяцей якіясь дробныя, страшныя і дзіўныя зваркі кшталт жабак і мышак, поўзалі па пакой і ў шчылінах шукалі сабе хованкі, іх пранілівы піск быў невыносны для слыху. З галавы панны Зафіі выляталі матылі рознага колеру і рознай величыні, луналі пад столлю, а маці, пазіраючы на гэта, дрыжэла ад страху і

толькі ў адным выпадку (аповесць Яна Баршчэўскага) аповед прынята лічыць аўтарскай мастацкай выдумкай, а ў другім выпадку (аповед езуіцкага экзарцыста) — «чыстая» дакументалістыка, прызначаная для сваіх архіваў.

Трэба адзначыць, што праўдзівасць аповесці Яна Баршчэўскага надае тое, што больш мы ніадкуль не ведаем пра такога персанажа, які Варгін. Значэнне гэтага імя Яну Баршчэўскаму наўрад ці было вядома — яно значыць «той, хто знясільвае». Гэтае імя — з агуль-

набалцкай лексікі: літоўская vargti, латышская vārgt, старопрускае wargtwei (значыць «знясільвацца»). А ў літоўскай маєм нават прыметнік-характарыстыку varginas (націск на першы склад), што значыць «знясільвальны» (varginas darbas — «знясільвальная работа»). Ёсць, дарэчы, працяг і ў пазнейшай славянскай лексіцы: «вораг» (*vorgъ), але з пазнейшай, вытворнай семантыкай (тое, што знясільвае = кепскае, благое; кепскі, благ = вораг).

Ян Баршчэўскі вучыўся ў Полацкай езуіцкай калегіі, быў сынам уніяцкага святара, нарадзіўся ў засценку пад Расонамі. Ці мог ён пачуць тое, што пазней апісваў, ад сялянаў? Мог. Але, напрыклад, у аповесці пра чараўніка Тамаша і ката Варгіна гаворыцца аб шляхецкім маёнтку і падзеях у ім. Зусім як у рыхскіх аналах амаль за паўтара стагоддзі да выдання кнігі Яна Баршчэўскага. Ці мог пісьменнік даведацца пра нейкія аналагічныя падзеі, калі быў у асяроддзі полацкіх езуітаў? Вось жа, таксама не выключана.

Не магчыма не зайдавыць, напрыклад, і падобную структуру выкладу ў згаданай аповесці Яна Баршчэўскага ды ў рыхскіх езуіцкіх аналах. У маёнтку яго шляхецкім жыхарам не даюць спакою магічныя праявы, якія прыязджают «адольваць» чараўнік Тамаш (у Яна Баршчэўскага) ды езуіцкі ксёндз «П. Фелікс (Людзік)» (у рыхскіх аналах). Адно што ў Яна Баршчэўскага тыя праявы выяўляюцца па незвычайнім слове чараўніка і знікаюць, а ў езуіцкай справаздачы канец не такі абнадзейвальны («і

З усіх адтулінаў галавы пана судзіў выляталі пухіры, падобныя да мыльных бурбалак, і, пад столлю лопаючыся, ператвараліся ў жудасныя страшыдлы, ляталі крылатыя вужы, агністыя цмокі

дагэтуль чуе, але ўжо не так моцна»).

Такім чынам, няма дастатковых падставаў сцвярджаць пра выкарыстанне Янам Баршчэўскім у сваім творы езуіцкіх крыніцаў. Але з высокай верагоднасцю можна канстатаваць наступнае: тое, абы чым пісаў Ян Баршчэўскі (прынамсі, у аповесці пра чараўніка Варгіна), магло быць не мастацкай прыдумкай аўтара, а адным з реальных зафіксованых выпадкаў. І зусім магчыма — з вышэй згаданай экзарцысцкай практикай езуітаў.

Алесь Мікус

Паэт

Светлай памяці Самсона Пярловіча



Міхась ЗІЗЮК

Ён стаяў на самым сіверы. На гэтым рагу сыходзіліся ці не ўсе самыя злыя і халодныя вятры невялікага гарадскага базарчыка. Старая пляскатая драпавая кепка, з-пад якой выбіваліся сілевія пасмы, даўно ўжо не грэла, як і не ўкрывала ад халадоў зацяганае чорнае паліто.

Калючая пранілівая дуйка часам адчайдушна кідалася ў твар, тады ён адварочваўся, стараючыся хоць крху захінуцца ад пякучага холаду. Зрэшты, яму не прывыкаць — не такія маразы перажыў у чужых непрыветных краях. Колькі давалося памерзнуць на голых дошках у бараку, колькі калеў на лесапавале, на этапе — хто калі лічыў тыя дні...

Воля здавалася недасяжнаю, але надзея сагравала, не давала згінуць у страшнай гулагаўскай куламесе. Перажыў, выжыў, выстаяў, вярнуўся на родную зямлю. А безліч касцей назаўжды засталося ляжаць у той, усейнай пакутамі, крыўёй і слязьмі, далёкай старане.

Ён дастаў хусцінку, адварнуўшыся, выスマкаркі вялікі, учырванелы ад доўгага стаяння на холадзе нос, і зноў схаваў яе ў кішэню. На невялікім дашчатым прылаўку ляжаў няхітры тавар — рознае, былое ва ўжытку начынне, нейкія прылады і, самае галоўнае, яго кнігі «Заяц на бярозе». З просцен'кім подпісам «Паэт прадае свае творы» яны сіратліва стайліся сярод нагрувашчанага жалеззя. Кніга немудрагелістая, зробленая ў мясцовай друкарні, але якой жа дарагой была яна для яго!

Людзей у гэты час няшмат, дый тыя стараліся хутчэй прабегчыся, купіць што патрэбнае, каб зноў схавацца на ўтульных кватэрах. Яму ж не было як, яму трэба стаяць, стараючыся хоць кольчечы-што ўтандляваць — вяртаць пазыкі неабходна. А што на тавар увагі звярталі мала — дык тое звыклы ма-люнак. Нічога не зробіш, не гандляр ён, жыццё прымусіла стаяць.

Пракацілася чарговая халодная хвалья, і ён шчыльней падаткнү ў шарсцяні пярэсты шалік на худой зморшчанай шыі. Зірнуўшы ўбок, на аўтастанцыю, чамусыці адразу прыгадаў мінулае. Памяць бліскавічна азарылася ўспамінамі. Яны палезлі з глыбіні цэльмі пластамі, нібы праслілі на паперу, каб ён занатаваў іх для нашчадкаў, каб тыя не забыліся пра жахліве мінулае. Толькі пісаць пра перажытае ён ужо не будзе, усё, што мог зрабіць — зрабіў. Вершы, напісаныя ім, засталіся, не згінулі, іх чытаюць, і верыцца, што будуць чытаць — а там уся праўда.

*I ноччу, і днём падхалімы скуляць,
Пра росквіт жыцця, пра свободу,
Ад гэтай «свабоды» аж стогне зямля,
А ў росквіце тым — смерць народу.
Люціпар — кат Сталін — старых і малых,*

Запрогши ў калгасныя ёрмы,
Нявінай крыўёй суцяшае іклы,
Каму колькі жыць, ставіць норму.

Радкі гэтыя напісаліся ў памятным 1947 годзе. Ужо падгаіліся раны і пабоі, атрыманыя пасля некалькіх спробаў няўдалых ўцёкаў з нямецкага палону — яго, як і многіх іншых юнакоў, забралі на прымусовыя работы ў Германію. Уцяклі па дарозе, іх злавілі, зноў уцёкі, палон, здзекі, цяжкая праца ў далёкай Аўстрыі. І вось калі вярнуўся дамоў, крыху акрыяў, сяк-так набраўся моцы, зразумеў, што новая ўлада не дасць свабодна дыхаць беларускаму народу на роднай зямлі, што Беларусь не будзе вольнай, як марылася. Па-злачыннаму, начамі, людзей хапалі і вывозілі, сялян заганялі ў калгасы, народ, які перажыў страшэнную вайну, зноў апінуўся пад прыгнётам. Сэрца сціскалася ад крываў і несправядлівасці. І тады ж даведаўся, што ён не адзін, што ёсць аднадумцы, якія бачаць Беларусь толькі незалежнай. Патрыёты гэтыя стварылі Саюз вызвалення Беларусі. Напоўнілася сэрца кволай надзеяй — можна пасправабаць штосьці змяніць, перайначыць на роднай зямлі. Хай не адразу, хай паціху, але перамяніць, даць людзям надзею на іншое жыццё. Бо тое, што робяць з людзьмі, з зямлёю, з радзімаю бальшавіцкія ўлады, супярэчыла ўсялякаму здароваму сэнсу. І ён з радасцю далучыўся да падпольнай працы. Але радасць нядоўга была...

Трэба ж было яму звязацца са здраднікам, даверыцца. Нагадваў жа Генадзь Казак: будзь асцярожным. Не выйшла. Помніца тая нач, як грукалі ў дзвёры прыкладамі, а затым яе ўвогуле выламалі, як груба, па-звярынаму, рабілі ператрус, як пасля піхалі ў чорны варанок, як чорнымі жудаснымі плямамі нема зеўралі вокны ў горадзе. Нават сабакі не брахалі, стаіўшыся, як і ўсе жыхары, у жывёльным страху і здранценні перад чорным энкавэдышыцкім гргуннём, а тыя п'яніліся ад уседазволенасці, усёладнасці і беспакаранасці.

Страху і шкадобы да сябе не было, паспела загартаваць яго жыццё. Ён усведамляў, што за гэтым арыштам можа стаяць вышэйшая мера. Калі наканавана — няхай, за родную зямлю ён гатовы скласці галаву. Ён і сапраўды верыў, што некалі праўда закрасуе.

*Жар мне сэрца паліў,
Вочы слеплі ад муکі,
Пот змахнуць не маглі
Закаваныя руки.*

Ці не яго аднаго пацягнулі да кáта беларускай зямлі — лысага, з бародаўкай, вельмі агіднага з выгляду Цанавы. Найперш, за верш: як мог асмеліцца нейкі чарвяк-беларус называць самога Сталіна кáтам. Няўжо існуюць такія? Як падляцеў усутьч да яго разлогаваны брыда-Цанава, як тупаў нагамі і са злосцю крычаў: «Як ты мог напісаць такое пра «бацьку народаў»?» А ён тады, малады, гарачы і перакананы ў сваёй праўдзе, смела кінуў у адказ пачвары: «Для вас ён, можа, і бацька народаў, а для беларускага народа — кáт». Ох, як затупаець той, як раз'юшана закрычаў па-беларуску: «Не мані!!!»

Развітаіліся з хлопцамі ў лёхах. Ды не, не сталі іх забіваць, па выраку пагналі на поўнач, на лесапавалы. А ён і там не кінуў паэзію, нават у тых нечалавечых



**Помніца тая нач,
як грукалі ў дзвёры
прикладамі, а затым яе
увогуле выламалі,
як груба, па-звярынаму,
рабілі ператрус, як пасля
піхалі ў чорны варанок,
як чорнымі жудаснымі
плямамі нема зеўралі
вокны ў горадзе**

умовах задумваліся радкі, якія ён, не маючи магчымасці занатоўваць, праста завучваў. Каствуя Рамановіч побач з ім на нарах быў, завучвалі разам. А як было тое кінуць? Аніяк, людзі павінны ведаць, павінны памятаць пра тое, што тварыла сярыя звяратаў ўладаю і яе прыслужнікамі.

*Я не пісаў бы вам
Пра страшны здзек шалёны,
Калі б цярпей здзек толькі сам,
А не людзей мільёны.*

Як жа цягнула тады дахаты, на мілья ўзгорачкі наваградскія, зірнуць хоць аднымі вокам на родныя Католышы. Пэўне, толькі надзея і ратавала, надзея на тое, што ціск чорнага наслання аслабне, што будуць і лепшыя часы. І вярнуўся, пакінуўшы там некаторых верных паплечнікаў-аднадумцаў дый проста незлічоную колькасць бязвінных ахвяр крывавай зграі. Недзе там застаўся і Генадзь Казак. Эх, братка, як жа марыў ты пра незалежную Беларусь, мабыць, болей за ўсіх. Але верылася, што не зніклі яны, што хоць пасля смерці адляцелі на родную зямлю, да родных палёў, да продкаў...

На радзіме многія адварнуліся ад яго: хто з-за боязі перад уладамі ці начальствам, хто праста са страху вечнага — каб чаго не здарылася, некаторыя і шчыра ненавідзелі, лічылі здраднікам, за спіною называлі фашысцкім халуём. Ён ніколі не пярэчыў такім, верыў, зноў жа, верыў, што час ўсё паставіць на сваё месца. Цяжка было, але свет не без добрых людзей, і яго рукам справа знайшлася. Ён не шукаў іншых шляхоў — як прыйшоў на завод, так і застаўся. Цягам часу і сям'я зладзілася, дачка з'явілася. Нязменным заставалася толькі адно — яго любоў да скону, пазэй, толькі яна ніколі не пакідала — як не пакінула нават у няволі, — толькі ў ёй душа знайшла сабе патаемны куточак, у якім можна было ўволіцца. Ён разумеў, што яго не надрукуюць, але адмовіцца ад таго, чым жыў, не мог. А вось рабочы люд упадабаў яго вершы і гумарэскі, нярэдка нават са сцэны ён чытаў свае творы пад гучны рогат і шчырыя волгасці. Сышткі папаўняліся новымі радкамі...

Нават не думаў, што запаветная юначая мара збудзеца яшчэ пры ягоным жыцці — Беларусь стала незалежна. Збылося тое, за што ён і ягоныя сябры распачыналі барацьбу. Многія не дажылі

да светлага дня, але галоўнае — яны ўсе не злачынцы цяпер, як было пры савецкай уладзе, а сапраўдныя сыны сваёй зямлі. Значыць, яго сябры загінулі недарэмна. Хай сабе гэта высокія слова, але ён мае права так сказаць перад усімі: іхня лёсы пакладзены ў падмурак незалежнасці. І дыхаць стала вальней, і сонца засвяціла па-іншаму, і твары людскія, здавалася, пасвятлелі. Яго творчасцю зацікаўліся, яго прызналі, друкаваць пачалі — і гэта ўжо поўніла сэрца радасцю. А потым дапамаглі добрыя людзі і книжку зладзіць, вершы паклалі на музыку, загучалі песні, — роднае слова набыло для яго новае гучанне. Памятаецца, як упершыню слухаў сваю «Шыпшыну» ў выкананні мясцовага хору, падпяваў у пущаслівым тумане следам за спевакамі:

*Ой, шыпшына, шыпшына,
Чар любімай зямлі,
Да красы да няянай
Ты мяне прытулі.*

Пачуцці перапаўнялі, хацелася, каб гэта доўжылася далей. Толькі жыццё — не песня. Да сямейна-бытавых нягод, якія ён хаваў ад усіх, звалілася бяда — хвароба дачкі. Аперацыя за мяжою каштавала немалых грошай, ён зрабіў амаль немагчымае. Таму цяпер даводзіцца адрабляць.

...Праляцела купка падлеткаў. Нешта гаварылі паміж сабою, глянуўшы на яго, засмаяліся і пабеглі далей. Не надта пакуль яны прыслушоўваюцца да гукаў матчынай мовы, не закрасавала пакуль ва ўсю моц насенне, пасяянае мінулымі пакаленнямі змагароў за беларушыну. Неяк нядаўна выступаў ён на першавераснёўскай урачыстай лінейцы ў мясцовым ПТВ. Дзеці гудзелі, гаманілі, хто слухаў на пайвуха, а хто і ўвогуле не слухаў, што прыкрасіць лягло на сэрца. Што ж, у іх сваё жыццё, свая дарога. А якім будзе той шлях, якая будучыня ча-кае іх? Хочацца спадзявацца, што будзе светлай, што чорная мінуўшчына згінула назаўжды. Галоўнае — каб яны, дзеци, адчулі сябе сапраўднымі беларусамі, не грэбавалі б сваёй мовою, ганарыліся б сваёю краінай, каб зярніты, кінутыя ім і яго сябрамі, трапілі ва ўрадлівую глебу. Вось гэтага яму цяпер хочацца больш за ўсё. А ці складзеца так, як марыцца?

Праз цяжкія свінцовых лістападаўскія хмары прабліснула сонца. Ён зірнуў на гадзіннік: час збірацца. Сёння зноў амаль нічога не ўтандляваў, але нічога не паробіш. Начынне прылаўка паціху склалася ў пабіты часам і жыццём чорны скураны партфель. Кнігі на нейкі момент ён затрымаў у руках, пасля акуратна склаў і іх.

Шчоўкнү ў замок. Азірнуўшыся, ён вышаў і пашыбаваў на выхад. Яшчэ хвіліна — і яго прыгорбленае самотная постаць зінкла за агароджаю, раствараваўшыся ў гарадскім туме.

30 чэрвеня сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў Міхась Міхайлавіч ЗІЗЮК адсвяткаваў свой 50-ты дзень народзінай. Жадаем нашаму аўтару жыццёвых радасцяў, ішчанслівых адкрыццяў і новых публікаций.

На салаўіным плёсе



Васіль ЗУЁНАК

Беды

**Думу горкую думаю:
Хто разве бяду маю?..**

«Нушто за жыццё! — лебяды ды сныць... —
Божа мой, божка высокі!...» —

Можна паплакаць, можна паныць, —
А клёку?

Які пакрой — гэткі і строй,
І музика спее такая.
У зорным небе — узорны настрой,
У хмарным — і песня кульгае.

То лепей — канатаходцам — забыць,
Што над бяздоннем дарога.
Інакш: падзенне...
А жыць — дык жыць
З верай у перамогу.

Лепей бедам наперакор —
У бокі сныць-лебяду ім! —
Даю адстаўку, адлуп, адпор, —
Хай без мяне пабядуюць!

Свет

Гэта для нас з сакрэтаў сакрэмт,
А Свет не гуляе ў сакрэты, —
І можа, раптам таемны той свет
Якраз і акажаца гэтым?..

Пахвала працяжніку

Немёдам грачнёвым, а чэрствай скарынкай
Надзея маіх і чаканняў
У вулей славесны я знакі прыпынку
Штодня частавацца склікаю.

Я знаю, што іх вымятаюць, як шуму,
Апосталы модных навацый, —
О знакі прыпынку, таму і прашу вас
Бяздумна не прыпыніца.

Каб сэнс не хістаўся знямогла,
а дуж быў,
На гэта ў вас клёк адмысловы, —
Таму й давяраю: не ў службу,
а ў дружбу
Шыхтуцце слова да слова.

Ніхто з вас панура ў радку не марнене,
Бо кожны — тварэц, а не стражнік.
І ўсё ж, пэўна, кожны мяне зразумее:
Найпершы дружбак мой — працяжнік.

Між двух берагоў вясёлая кладка,
Праменчык, што думкі злучае,
І ў новыя сэнсы імкне без аглядкі —
Працягай разведчык адчайны.

І запрашэнне ён, і накірунак —
Пранізывае думку і сэрца.
А верш — як настроіць працяжнікаў
струны, —
Паслухайце — музыкай льеца.

Бывае, працяжнік сутыніца коскай —
І тут жа маланкай накрэсліць
Ёй шлях зіхатлівы сцяжынкаю роснай, —
А гэта і трэба для песні!..

На салаўіным плёсе...

На салаўіным плёсе —
А ён на цэлы лес, —
Бушуе шматгалоссе —
Вясновы інтарэс.

Вясновая цікаўнасць:
А хто, ды з кім, ды дзе.

Абцасікі — цвікамі:
Куды той след вядзе?..

Хоць і здагадку маеш —
У досведы не лезь.
Вясну, брат, не ўтрымаеш —
Ты з ёю: тут і ўесь!

Вясна — яна такая:
Ці ўподручкі вядзі,
Ці так цябе злякае:
На ўсё жыццё — адзін...

На салаўіным плёсе
Не ўладныя гады:
Каханне засталося
Адно — і назаўжды.

Дзень сённяшні знічкай ляціць:
Успыхне — і тут жа згарае.
Ляціць да зямлі, каб свяціць,
Ды ў небе прытулку не мае.

З днём заўтрашнім коштам малым,
Напэўна, дасць бог, разлічуся.
А як ражавацца, а як з тым бытлым,
Дзе жыць і куды не вярнуся?..

Адсутны на фотаздымку...

З мамаю — дзве незабудкі ў траве,
Ад сцюжкі схаваныя ўзімку:
Зіна і Каця — сястрычкі мае —
Як напрадвесні, глядзяць з фотаздымка.

А я?.. «А ты, жартавалі яны,
Тым часам таксама быў з намі,
Ды каб не прыбаві фатограф цаны,
Аб тым не прызналася мама.

Мы трошкі ведалі мамін сакрэмт,
Але таксама маўчали.
А ты неўзабаве з'явіўся на свет,
З чым мы цябе і віталі!..»

На здымак, нібыта праз вечнасць,
гляджу:
Сястрычкі застылі ў маўчанні.
А мама — я знаю! — я сёня скажу:
Мама — з усмешкаю прадчування...

Што Бог наканаваў мне — не аддам,
Таго жывым зламысна не пакіну:
Навошта мой гаркотны клопат вам, —
Няхай са мной кладзецца ў дамавіну.

Адзінае, што ахвярую ўсім, —
Што? — падкажу, калі вам так цікава:
Аб чым ніколі Бога не прасіў,
Бо на зямлі не меў на гэта права.

Стварэнне

Стадыён тысячавокі —
І адзінай для ўсіх
Зрэнка — мяч пакутнабокі,
Рот адзін на ўсіх, і слыхі.

Звычкі, густы і заняткі
Ўсе ў яго — адным слугой,
І пасуе, і ў «дзявятку»
Б'е адзінаю нагой.

У чацвёртым вымірэнні
Ён жыве, як грымне: «Гол!..»
Трэба ж — гэткае стварэнне
Спарадзіў на свет футболь!..

«Па-царску»...

А тата ў не знаў, што быў цар ён — Васіль,
Што ў я паймянаван па-царску,
Бо з моваю грэцкай стасункаў зусім
Не мела дзядоў гаспадарства.

Ніхто з нас па-грэцку ні думаць не мог,
Ні сноў алімпійскіх не бачыў, —



А можа і іншыя ёсць астравы —
Гарызанталь «вертыкальнага» раю,
Дзе людзі — пластамі пад сонцам, а вы —
Паплачце: яны ж бо са скурай згараюць!..

Прыкінце: якія ж здабыткі ў нас
І што мы пакінем нашчадкам? —
Паўсталы з нябыту «урвіцеляў клас»,
Хакей і АМАП для парадку?..

А што для души застанецца? — Няўжо
Адно: бізнес-шоў ды віскат,
Палон шматсерыйны тэле-гужоў —
Да скону ад самай калыскі...

Ды горкая памяць аб тым, што было.
І ў бесправе — што будзе...
І покуль дрыгвою ўсё не заплыло:
Няўжо?! — падумайце, людзі!..

Я часта непакоюся ў журбе:
А раптам вершы зінкнучы, і пазію
Камп'ютар хціва ў сеіва зграбе
І з музаю пачне гуляць гарэзліва, —

Як з матыльком павук... І што тады
Маёй души, самотнай беспрытульніцы,
Як дагукаца, адшукаца сляды
Абранцаў мовы роднай — слоў матуліных.

Як з полем жніўным мне пагаварыць,
Як пашапатаца з лугавымі зёлкамі,
Як неба ад зямлі абараніць,
Спавітай змрочнай ядзернай вясёлкаю.

І як адтуль, з міжзор'я, хоць бы раз,
Вярнуўшыся, паслухаць: вольным голасам
Гамонячы, ідуць, як і было пры нас,
І Караткевіч, і Купала з Коласам...

Давай жа, будучы камп'ютар-графаман,
Згаджайся на дамову непарушную:
Жывое слова не заводзь у зман, —
Каго яно парадуе, бяздушнае...

Задыханасць

Задыхана, як замуціў
Век песню жніўную ў леце;

Задыхана, як каранцін
Верлібра ў звонкім санеце;

Задыхана, як асарці
Ляўоньцева ў гейскім саеце;

Задыхана, як супраціў
Праўды абману ў дэкреце;

Задыхана, як асецін
Адзін на адну з дзвюх Асецій;

Задыхана, як пры куці
Жалобная свечка ў сусвеце;

Задыхана, як Аўгусцін —
Святы — на зямным ліхалеци;

Задыхана, як у трысці
Меліярацыі вецер;

Задыхана, як пабрацім
Чарнобыля на Астравецці... —

Задыхана будуць расці
Ў задыханым краі дзеци...

Каб заўтра...

А я хачу, каб заўтра выйшла газета —
Дзяржайна! — не так сабе,
Не грантава-слёзная,
І каб на першай паласе —
І штодзённа! —
Паэты.
Якія?
Ды ясна ж — усе:
І добрыя каб
І розныя!

маёй кватэры на чацвёртым паверсе, і ненатуральна бледны ў святле месяца кіроўца выгукне: «Я прыехаў за тобой, жоначка!» А ў адкрытым багажніку блісне, як адшліфаваны вятрамі чэррап, набыты на польскім рынку іспанскі ўнітаз... І саўндтрэк з «Тытаніка» гучыць... А я такая ўся ў белым працягваю руки...

Ага, зараз... Сем гадоў прамінула. Знаёмыя да вяселля былі ўсяго год. Сутыкнулася ў студэнцкай мастакоўска-музычнай кампаніі на фестывалі бардаўскай песні. Скакалі ў танцзоне, падпявалі, абдымаліся. Потым усёй кампаніяй чыталі вершы Сыса і Караткевіча чамусыці помніку Максіма Горкага ў дзіцячым парку.

Максім Горкі хмурыўся і змрочна маўчаў, бо з беларускай літаратуры помніў толькі прастых хлопцаў Купалу і Коласа, якія пішуць шчыра, але, наколькі згадваецца, прымітывна.

Марціні, віскі, здаецца, партвойн.

Назаўтра мы з Віталём прануліся на мансардзе чужога лецішча ў адным ложку. Пакуль я ўсхліпала ад разгубленасці і галаўнога болю (вось уж не думала, што, як у мільёнаў дурнічак, першы сэкс здарыцца ў п'янім тумане і амаль не запомніцца), Вітель клапатліва прынёс гарбаты, місу ўпілай вады, аспірын, нечы жоўтыя махровыя халат і цвёрда заяўіў, што пабярэмся шлюбам. Нікуды ён такі скарб, як я, не адпусціць. Я выяўляла з сябе гордую крэпасць цэлы год. Але ўрэшце здалася.

А як было не здацца?

Вітель далучыў мяне да такога цікавага свету! Майго жаніха хапала на ўсё, нібыта паставіў сабе за мяту не абмінуць ніводзін беларускі культурніцкі праект. Літаратурныя вечарыны, вандроўкі па гістарычных мясцінах, кватэрнікі, забароненія спектаклі ў закінутых дамах... Вершы мае на музыку сам клаў, партрэты мае ў шляхецкіх уборах маляваў... Вяселле ў нацыянальных строях, з бубначом і дударом, у аграсядзіб... І грошы ў яго былі, казаў — зарабляе прыватнымі замовамі.

Колькі мне стукнула, калі жаніліся? Дваццаць адзін, другі курс інстытута. Мама ўсе вочы выплакала, запэўніваючы, што гэты доўгавалосы наркаман з Мар'інай Горкі праства паквапіўся на кватэру, што мне пакінула бабуля. Для мамы, галоўнага педагога дзіцячага садка, задачка «мастак плюс доўгія валасы» рабаеца проста: ці алкаголік, ці наркаман. А калі Вітель не піў...

Ды што ўспамінаць... Багіня памяці Мнемазіна носіць пантофлі са свінцовымі абцасамі. Ступае мякка, на дыбках, а націсне пяткай — і струшчыць усё. Здаецца, вось гэта нізавошта не забудзеш, такое важнае, такое роднае — а насамрэч застаецца толькі ўціснуты ў побыт адбітак, які ўсё больш скажаецца, растае, як малюнак прутком на пяску. Сем гадоў таму я раптам усвядоміла, што практычна нічога пра мужа не ведаю. Дзе вучыўся да таго, як ужо дарослым з'явіўся да мар'інагорскай цётачкі, пашпартысткі па прафесіі, з кім сябраўшы ў дзяцінстве, нават што з ягонымі бацькамі здарылася. Цётачка-пашпартыстка мяне любіла, як больку на носе, таму ніякіх размоў не завязала



ся. Нібыта лёс Корвуса пачаўся адразу ў мастакоўска-музычнай тусоўцы, дзе ён узнік, як стыхійны дух.

Што я помню?

Уважлівія вочы, цёмна-зялёныя, з украпінамі брунатнага.

Доўгія рудаватыя валасы, а калі я заплятала яму іх у таненікі коскі, там-сям на скury галавы бачыла невялікія белыя шнари («Любіў у дзяцінстве пабіцца»).

Шырокая, белазубая ўсмешка, а вочы не ўсміхаюцца.

Тонкія моцныя пальцы перабираюць струны: «Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, і жыщё цябе возьме ў пятлю...» Голос нізкаваты, глыбокі...

«Эта сядзіба Наркевіча-Ёдкаў, Вірнайка. Ведаеш, што Наркевіча-Ёдку называлі лоўчым маланак — за ягоныя эксперыменты з электрычнасцю, падобныя да тых, што рабіў Тэслу?»

«Якія ў цябе халодныя руки, малая... Хадзі бліжэй, сагрэю...»

Я не Пенелопа. У мяне пасля столькі было кахранкаў...

Перабольшваю. Усаго два. Апошні, ён жа другі, цяпер чакае ў майскіх кватэрах. Згатаўваў вячэр, хвалюеца, ці дазволю застасцца нанач. Але на яго можаце не зважаць. Мацейка з тых, каго называюць «запасныя варыянты». Адданы, бяскрайдны, сябар дзяцінства, выганяй — вернецца, лекі ад самоты.

Не магу нават сказаць, што сем гадоў таму больш мяне напаўняла — гора ці крыўда на няўдалага сужэнца. Мусіць, крыўды было больш — як ён мог так вось мяне кінуць? Што за выдумкі з бізнэсам? Ніводнай рэчы Віталевай я не захавала, акрамя прозвішча. Ну не магла развітаца назаўсёды з крумакам, сакральнай птушкай майскіх.

Праз год і тры месяцы пасля нашага вяселля ўсё, што ён паспей перавезці да мяне, перадала назад ягонай цётцы ў слайны горад Мар'іна Горка. Да апошніх пэндзліка і фоткі. Разам з падораным на вяселле посудам і наборам пасцельнай бялізны з лебедзямі. І кола сяброй змяніла. І кола зацікаўленасцяй. І больш не спрабую замовіць у кавярні «філіжанку кавы», каб пацвяліць афіцыянтку, а толькі стандартную «чашечку кофе, пожалуйста».

Дарэчы, пра каву... Хутка абед

у белай пенапластавай каробцы прынясе кабета-дастаўшчыцу, цётачку з бляклым строгім тварам і сціснутымі вуснамі. Бачылі карціну «Амерыканская готыка»? Там фермер — лысава-

ты мужык у круглых акулярах, пінжаку і белай кашулі, учэпіста трymае вілы, побач кабета ў сукенцы з белым каўняром і фартуху, з пакрыўдженым выцягнутым абліччам. Нічога не адываеца — але глядзець на гэтыя напружаныя твары, сустракаца з пранізлівым, маньячным позіркам фермера з віламі аж млюсна. Стыль называеца — «цялярская готыка».

У пазамінульны стагоддзі жыхары амерыканскай правінцыі імкнуліся надаць сваім драўлянымі дамам абрсы вікторыянскай неаготыкі. Майстрычылі на гарышчах вузкія, вострыя наверсе аckenцы. Мы, маўляў, не горш, чым фанабэрстыя ангельцы з іхнімі Таўэрамі і сярэднявечнымі абацтвамі. Атрымлівалася гэткае дольчэ і габана на Ракаўскім кірмашы.

Цётачка «беларуская готыка» размаўляе толькі пра ежу: «Значыць, назаўтра на абед боршч, катлету па-кіеўску і на гарнір вараны рыс».

Белая каробка на майм стале выпраменьвае агідны пах смажанай рыбы. Хек у цесце. Я праўбіаю мёртву марскую істоту пластикаў відэльцам, нібы караю за сталоўскі пах, і ўтаропліваю ў манітор, ігнаруючи паштовую скрыню, якая забітая пасланнямі маіх аўтараў. Гэта з паралельнага свету, гэта дома разбяр... Прабягаю стужку наўнай. Самыя папулярныя — пра ўзаемаадносіны казла Цімур і тыгра Амура. Вы, спадзяюся, у тэмэ? Казла кінулі тубыльцу Прыморскага парка-сафары ў якасці чарговага абеду. Аднак рагач выявіўся баявітым, даў тыгру адлуп... У выніку пасады Амур перастаў успрымаць таго як ежу і знайшоў у ім роднасную душу. У казле. «Я плакалъ».

Узаемаадносіны траваежнага і драпежніка скарылі сэрцы і запаланілі розумы. Здаецца, недурнія людзі спрачаліся, хто каго з'есць, ці займающа яны сэксам. Вядомы дрэсіроўшчык Запашны змрочна авбяўшчаў, што ў тыгра прачнуща інстынкты, козлік мэкнуща не паспее. Другія патрабавалі ўсіх выпусціць на волю. Казла, тыгра, львоў, арлоў, курапатак і тых, хто ў нетрах акіяну...

«Вось ужо два тыдні грамадскасць назірае за імклівым развіццем адносінаў тыгра Амура і казла Цімура».

«Амур эжарэ Цімур!»

«Чаму Амур не з'еў Цімура? Пяць падстаў!»

«Казэл Цімур і тыгр Амур не могуць есці адзін без аднаго»

Амура дух бога Тора, а ў Цімур — дух валькірі... Але не, Fairy любіць катэгорыю слэш, таму ў казла ўсяліўся б Локі. А рамантычная Fljor Delakur, студэнтка-біёлаг з Баранавіч, якая працуе ў рэйтынгу джэн (без эротыкі), жанры «раманс» і катэгорыі «гет» (традыцыйная арыентацыя герояў), сачыніла б, што тыгр і казэл — пярэваратні. Разлучаныя злой вядзьмаркай закаханыя па начах вяртаюцца ў свае ablіччы. Толькі ў яе застаюцца рогі, а ў яго — паласаты хвост. А можа, наадварот, мужык у яе казэл. А аматар сцёбу і сцімпанка Grjaznyj Ubljudok, пра якога я не ведаю нічога, акрамя ніка, прыдумаў бы, што казэл і тыгр — мутанты, вывучаюць людства на прадмет заваявання і самі пішуць пра сябе скандальныя навіны ў сацыяльных сетках.

Прыкрываю вочы — перад павекамі разыходзяцца жоўтыя колы, адлюстраванне беднага майго сонца на паверхні лужыны. Побач агідна запілікаў кампютар, быццам сігналізацыя аўто. Кідаю погляд направа, дзе за маніторамі дзяжуры Паша. «Рубят лес мужики», — ціха напявае брутальны карузлік з Пашынага кампа, не зважаючы на віск сістэмы. Малады бляявы мент вяла калупае пластыкаў відэльцам катлету. Ейны пах з'ядноўваеца з пахам майго хека ў смяротна-смуродны дуэт. А на маніторах рухаюцца чорна-белыя людзі.

Кожны экран падзелены на шэсць квадрацікаў, па колькасці камер. Здаецца, над пасажырамі станцыі праводзяць пачварны эксперымент, рассадзіўшы па шкляных скрынях.

Адкідаюся ў крэсле, каб лепей бачыць: відовішча заварожвае... Потым зноў адварочваюся да свайго манітора... Пакуль па каменнай падлозе штосьць не загрукатала. Аказаўлася, Паша скінуў бляшанку «Фанты»... Мой погляд зноў чапляеца за карцінкі знізу... Якраз у гэты момант адзін з мінакоў, што пакідае станцыю, падымае галаву і чамусыці глядзіць уверх, праста ў камеру... Нядоўга, на адно імгненне, ягония вочы ўзіраюцца ў мяне... Палец нервова трэлоб, наўскос, нібыта намацаўшна, як у Гары Потэр...

Гэтага імгнення хапае, каб і відэлец выпаў з маёй рукі, і ад сутаргавага руху на падлогу, пад якой ездзяць цягнікі і ходзяць шэрратвары зомбі, пляснуўшы хек у цесце разам з дўвумя лыжкамі парашковага бульбяного пюре.

Я глядзела, як на правым маніторы ў скрайнім верхнім квадраціку аддаляеца постачы

у чорнай скураной куртцы, з наматаным на шию доўгім пілонскім шалікам, і спрабавала ўдыхнуць прапахлае мазутам паветра, бо яно чамусыці не ўдыхалася.

Бо мужчына ў чорнай куртцы з шалікам, з моднай хіпстэрскай бародкай і паголенай галавой быў Віタル Корвус.

Мой муж.

Якога, між іншым, прызналі мёртвым.

Па рэйках метрапалітэну прагрекатаў Белы Трактар.

Цалкам раман чытайце ў бліжэйшых нумарах часопіса «Дзеяслой»

Зоны



Васіль ДЭБІШ

Збаўляе ход, каб азірнуцца, старасць,
Ды дзе ён, дзе пачынаў важкіх след?
Няспраўданымі застаюцца мары,
І думкі жухнуць, нібы яблынъ квет.

Няма красы былога і той адвалі,
Што ўсё нутро запальвала агнём.
Нас робіць баязліўцамі развага,
І веліч ціха ўкленчвае суздром.

Дзе той парыў і дзе рашучасць тая?
Падзеліся куды і моц, і спрыт?..
Падобныя, як кроплі, дні сплываюць
Змялелай, ціхай рэчкаю ў нябым.

Вароны

На снезе белым — чорныя вароны.
Галгочыць. З учара шняга яшчэ.
Глядзяць на свет, нібыта шлюць праклёны
Спусцелымі палонкамі вачэй.

Пранізаны завеямі ліхімі,
Іх крылы б'юцца ў такт, як ветракі.
І добра бачна, скамянеў пад імі
Глыбокі снег. Ім хлеб даю з рукі.

Дык не бяруць. Сядзяць у брудзе,
Глядзяць з галін, сцяжынак і слупоў, —
Нібы смяюцца: «Прыйдзе час, і будзем
Мы піць нябесы з ваших чарапоў.

Сусед

Сусед мой адышоў у іншасвет.
Ідзе дзяльба і бойка за кватэрку.
Мой добры, памяркоўны мой сусед
Сумленна жыў і цвёрда ў святасць верыў
Усіх, хто быў вакол яго, людзей,
Законаў, сваіх родных і каханай,
І словам Прэзідэнта: кожны дзень
Як трэба жыць, той нас вучыў з экрана.
Быў незадавожны, ціхі і на лёс
Нялёгкі свой не скардзіўся ніколі,
Хоць сіратой, па інтэрнатах, рос.
Вучылі так яго: спачатку ў школе
Чытаць, але не думаць. Па начах
Таемна марыў ён пра крылы. Білі,
У галаву яму ўганялі страх,
Самаахварным быць яго вучылі.
Не будзеш слухаць — пойдзеши у турму!
Слугуй аддана, верна, па-сабачы...
Ну, а яму, хацелася яму
Быць чалавекам і хоць нешта значыць...
З гадамі — абламалася крыло
І не цягнула болы у паднябессе.
Жаданне лёсу ўпарціца — прайшло.
Пакорлівай, бурлацкай стала песня.
Хоць многа перанес і многа знаў,
Вакол сябе не бачыў брудных плямай.
Прыбіты страхам, згодліва маўчай.
Што жыў на ланцу — так і не ўцяміў...

Лявону Валасюку

Цвік паржавелы. Рамачка. Пейзаж.
Буг. Востраў. Лодка на адной назе
Люструецца ў водзе, якая нас
На мыс высокіх дум перавязе.

Віры бурляць. Сытучы скіл наўсцяж.
Вунь насып асыпаецца, зірні.
Нібы пясчынкі, паглынае нас
Зямля... І вырастоюць камяні.

Саранча

Адкуль яна, з якіх палёў ці нор,
Тупая, ненажэрная арава?



“”

Аддаляешся
ад святынія
у цемру,
што асвечана
лакам лімузінаў.
Прымерваеш маску
чужынцаў,
якая становіцца
тваім тварам.
Марыш стаць
багатым і незалежным.
Ды далоні твае
выракліся
працы,
а вусны —
мовы.

Укрыла чорнай хмарою мой двар
І трушчиць сакаўныя кветкі, травы.

што сам ён
даўно паланёны.

Паела ўсё. І плодзіцца штодзень
Ды чыніць свае гульні і забавы.
Узяць для ненастынай корму дзе,
Калі яна за спінай, злева, справа?

Яна тут — і парадак, і закон.
Баюся: з дому выганіць самога,
Бо армія, бо цэлы легіён —
Двуногай.

У старажытным Бярэсці,
дзе стари горад,
шляхі крыжуюцца,

злучаючы Сёння і Вечнасць.

Зоны

Прыснілася: чырвоныя пагоны,
З віントоўкаю на вежы вартавы,
І трупамі запоўнены равы,
І смерць — адно тут выйсце
з гэтай зоны...

На кухні мы з суседам. Цыгарэт
Дым едкі і смярдзючы рэжка вочы.
«Што за жыццё, — мне жаліца сусед, —
Цягну ярмо ад раніцы да ночы.

Навісла хмара чорная над краем,
Для Беларусі — зноў не лепши час.
Зноў з мовы здзек. У зоны заганяюць
Рублёвыя, чарнобыльскія нас.

Даўно абрыйда мне так, браце, жыць...
Але маўчу...» Крычу ў цемру: «Годзе!..» —
«Цішай, цішай, — сусед зблеў, дрыжыць, —
Цень за вакном мільгнү, там нехта ходзіць».

Мне слова «зоны» слыхі балюча рэжка.
Хачу быць вольным я — абрый палон.
Хачу свой край пабачыць незалежным:
Без халуёў, без дурнія і без зон.

Зблянатэжыўся і ў дзвёры — шусь! Агонь
Пагас у печы, скруха сэрца точыць...
Страх куляй працінае здрэнкі, скронь —
Так адпускаць мінулае не хоча.

Маналог Міколы Купрэзева

Не быў я белым пацуком,
Прывыклым да пакоры.
Не рупіўся пра ўласны дом, —
Ды неба меў і зоры.

Аддаляешся ад святынія
у цемру,

Галодным быў, не баляваў.
Еў, што расло на ніве,
Ды рук ніколі не лізаў
Гаспадарам «зычлівым».

што асвечана
лакам лімузінаў.

Парою сіверна было,
Даймаў скразняк бясконцы.
З нары — праз дром калочы, шкло —
Я выпаўзаў да сонца.

Прымерваеш маску
чужынцаў,

Мяне трапілі — не маліў
Даць літасці ніколі.
І больш за ўсё ў жыцці цаніў
Я скарб адзіні — волю.

якая становіцца
тваім тварам.

Паляванне

Другія суткі запар
падлетак сядзіць
за камп'ютарам,
старанна націскае
на гашэтку,
перамагае,
забірае ў палон.
Шчасліва пасміхаецца,
не здагадваецца,

Марыш стаць
багатым і незалежным.

Ды далоні твае

выракліся

працы,

а вусны —

мовы.

Халодным лютайскім днём

крохчыў гарадскім паркам.

На цэнтральнай сцэне гучала музыка,

а навакол

аплаквала зіма

не чы зыход.

Чорнымі, як сажа, губамі,

дрэвы шапталі пра

быццё і небыццё...

А побач п'яны жабрак

падлічваў свой

прыбытак —

і мары бедака лопаліся,
як бурбалкі дажджу
на лютайскім асфальце,
удар за ўдарам.

І была зіма

такой самотнай і няўтульнай,

як і наша жыццё.

Вечар адліжны, глухі, безаблічны.
Вечер халодны за спінай скавыча.
І на вярсту ні прытулку, ні схоўні.
Блякнє на небе аскепачак поўні.
Сцелецца прымраку цечь пакрыёма.
Змораны, кроучу да роднага дома.
Золь пракаветная шчыміць мне вочы, —
Ці я дарогу знайду, ці дакроучу?

Пускаю цыгарэтны дым.
Віно п'ю, песні распяваю.
Гуляю ў карты. І бяды
Вялікае не ўсведамляю.

Дні не лічу. Лятуць яны,
Хаваюцца за небакраем.
Сваёй не бачу я віны
І што цнатлівак не мінаю.

Даўгі напоўніць плачу,
І свой жую кавалак хлеба.
Іду туды — куды хачу...
А што яшчэ для шчасця трэба?

Душа

За поўнач. А душа не спіць.
Вядзе з нябесамі гамонку.
Імгненне — і яна ляціць,
Парвала цела абалонку.

Крычу: «Вярніся!» Не ўтрымаць.
Яе палоніць свет дзівосны.
Яна мяне не хоча знаць.
Ей краты цела невыносны.

Яшчэ ёй невядомы страх, —
Страх вышыні і адзіноты.
Усё магутней крылля ўзмах
І ўсё мацней жаданне лёту.

Стоячы на каленях,
ци ўбачыши
неба!..

22 ліпеня — 55 гадоў з дня нараджэння
сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў
Васіля Іосіфавіча ДЭБІША. Віншум
нашага аўтара і зычым яму доўгага
лета ды новых паэтычных узлётав!

Памятаць сваё

Чарговы, 88-ы, нумар часопіса «Дзеяслоў» адкрываецца нізкай традыцыйна-класічных, натомленых зямной метафорыкай, вершав гомельскага паэта Віктара Яраца. Па шчымлівасці пачуцця ў і экзістэнцыяльнасці думак можна здагадвацца, што яны ў цэлым прысвечаны памяці блізкага яму чалавека – жонкі Людмілы.

Здаецца, яшчэ ўчора наша пакаленне з цікаўнасцю зазірала ва ўсе шчыліны эстага свету, а ўжо сёняня самотна-палахліва ўглядваеца ў нязведненую нябесна-бяздонную праёмы таго... Нажаль, такі чалавечы вырак. Але якія асацыяцы!

А гэтай ноччу летняю пад раніцу праз дождж у сон прыйшла і ўзверы звоніць. Адывій – стаіць і сумкі цяжкія ў руках тримае – з таго свету...

Не магу не прывесці і наступны верш, які пакідае глыбокое ўражанне:

На дауні боль кладзеца свежы боль – зусім не так, як снег на снег кладзеца, як цвет – на цвет, што сыпле сад на дол, як ліст – на ліст, сарваны ветрам з веция. І ўжо адной шчымліваю струной у сэрцы, у крывы гучыць бяссонна той міг, што вырас гонкаю сасною, і той, што парасткам прабіўся сёння.

У Віктара Казько ўсё той жа густы замес цяжка чытальнай прозы, але – гэтым разам – прыцягальны і заварожваючы таямніцай да канца неўсвядомленага свайго ўласнага і чалавечага лёсу ўвогуле... Дарэшты няясны, цёмна-сурочны і смяротна-завабны, – як для мяне, адзін з найбольш глыбокіх твораў сучаснай нацыянальнай літаратуры. Глыбінна-ўдумна апісаны Прыврода Палесся і яго балотна-ляснога насельніка – палешука... Чалавек апінаецца ў сітуацыі экзістэнцыяльных вычуванняў, у стане панічнай страты сваёй істоты праз страту родавай крэйнасці, што сышла не толькі ў зямны нябыт, але і цяпер, праста на вачах, сышодзіць у нябыт людской памяці... Гáлас кананочага ў царстве мёртвых... Магчыма, у пэўным сэнсе, гэта і ёсць спроба стварыць некалі змысленую Алемес Адамовічам **звышлітаратур?**? Напісаць своеасаблівую аўтабіографію не самога чалавека, а – ужо адасобленага ад яго – чалавечага духу... Герой адпраўляеца ў мясціны свайго дзяцінства, каб наведаць бацькаўшчыну і магілы сваіх родных, аднак не знаходзіць і знаку ад іх жыцця – ні хат, ні магіл... Усё растварылася ў крыві, сышло крывёю, таму крывёю і пішацца-згадваеца... Балюча неймаверна... Вось некаторыя запамінальныя вытрымкі:

«Жывы чалавек ва ўсім павінен ведаць меру і мяжу. Жывое – жывым, адмерлае – памерлым. Але ж гэта не пра мяне, як і не пра тых, хто па-сапраўданому жывы. А я яничэ жывы. Мне баліць мае нябожчыкі»;

«Гэта было зноў паўтарэнне, па загадзе ўжо нябожчыка: мы ехалі па праеханаму намі, і зусім нядайна. Па той жа дарозе, шашы і прасёлках. Мільгат тяха ж адрынутыя Богам, чалавекам і пагостамі хаты, апусцеляя вёскі, над якімі ні бусла, ні ластаўкі, і нават камар не пазвоноўваў, не прагнушчалавечай крыві, бо яе тут і ўзаводу не было. Жалоба і скруха сустракалі нас, жалоба і скруха праводзілі. <...> З кожнага крыва жа жалобна, хлусліва, Юдава ўскладзенай вамі на іх памін, на вас глядзяць, грэбліва сочачь за вамі вочы нябожчыкаў. Ніхто з іх нічога не забудзе, і ніколі ніводнага з вас не забудзе. Мёртвия не ведаюць дараравання. Яны не з тых, не з падкартынікаў, палатнікаў, што засвоілі толькі адно: «адабрамс». I не з бязмоўна нямых, памяркоўных. Тут ля-

жаць вечнікі. Адзіна назаўжды праведныя і праўдзівія ўжо. Наглядальнікі і захавальнікі свету, выкryвальнікі Каінаў, Юдаў, Хамаў, пярэваратняў».

I ўесь гэты духоўна-эпахальны тэкст называецца «Нікуды», без пазнакі жанру...

Калі вершы В. Яраца вызначае іх змест, то вершы **Валірыны Куставай** – іх форма.

Шлях яе паэзіі – той, які «пішуць на гамі». Нешта істотнае ў гэтым наўпроставым трофе ёсць, і, на мой погляд, – гэта рух цела і зрух душы... Там (у вершах В. Яраца) жыццё згасае, тут (у вершах В. Куставай) яно ўспалымнєцца. Але – раптам – і такое, безабаронна-лірычнае:

Ён,
вялікі мужчына,
як кацяня,
сидзеў на падлозе,
стакваля
яго валасы
гладзіла
я.

Урывак з рамана Уладзіслава Ахроменкі «Выкрадальнік гукаў» нечым аддалена выклікае асацыяцыі з «Парфумерам» Патрыка Зюскінда. Дарэчы, стыль і метафорык тэксту даволі ясны і чытэльныя, месцамі нават вельмі паэтычныя:

«Дзень – самы недарэчны час для кра-дзяжу гукаў. Тупыя тупаты натоўпу, пагрозліве гырчынне рухавікі, бязладнае блямканне мабільнікаў і мярзотнае ры-пенне дромаў спаборнічаюць між сабой у іерархіі, бы альфа-самцы перад самкамі напярэдадні злушки. У дзённым горадзе не-магчыма пачуць, як з крыльцаў мяліліка аб-сипаецца пылок ці як у келіху грае маладое віно. Палявяць на гукі можна адно ўначы».

У **Кацярыны Сянкевіч** вершы нараджаюцца ад эмацыйнальных адчуванняў акаляючага яе свету і занатоўваюцца на мастацкім эцюндніку прыглушанымі фарбамі ўласнага жыцця. Іх нельга чытаць спехам і запар. На некаторых трэба проста супыніцца, каб паспрабаваць вылавіць іх сэнс.

Я пішу табе так, як адчуваю
электроннай энергіяй экалагічна чистай
Я дасылаю тонкасць крамянёвымі
дарожкамі
што праводзяць слова думак
Калі я размаўляю
цела прыліпае да зместу
яно блакуе пераход
паміж тым і гэтым светам

Друкуеца ў новым-чарговыим «Дзеяслове» і частка рамана «Міленіум» **Леаніда Левановіча**. Гэта такі наварысты, смачна-густы і бадзёры (не зважаючы на ўзрост) расповед пра беларускае (натуральна-прыроднае) жыццё наводзаль ад яго ўрбаністычнага эпіцэнтра. Тэкст не надта каб (псіхалагічна ці філасофічна) заглыблены; ён сюжэтна прости, цэплы (падчас юрлівы) ідушэўны, адным словам, чалавечны, напісаны жывой і добрай моваю, – чытво, якое напраўду хочацца смакаваць. Крый Божа, аўтару крываўца на такія мае вольнасці ў параўнаннях, бо яны шчырыя і з любою скажаныя. Хоць ўсё ж асцярожна зауважу, што, сяды-тады, пісьменнік як бы забываеца на мастацкую прозу і занурваеца ў блізку да аўтабіографічнай дзённікавой мемуарысткы... Зрэшты, магчыма, і гэта будзе некаму цікава.

Мікіта Найдзёнаў – паэт-хіпстэр, ён піша часнай маладзёўай лексікай і піша пра то, што «шчэміць» яго цяпер і зараз, асабліва не ўдаючыся ў «былое і думы»... Ён жыве пахамі, фарбамі і адчуваннямі свежых і нявыгараных дзей і чынкінай. Назва нізкі – «Культ акалічнасці» – адпавядае напісанаму. Таму на супрацьходзе, як панацэя па нечым жывым і душэўна-цэплым, чытаюцца, як бы выпадкова сюды патрапіўшыя, наступныя паэтычныя радкі:

Гэтак балела злева.
Думаў, ад настальгії.
Выклікаў хуткую, усё ж небяспечна.
Кажуць, міжэрбовая неўралгія.
З сэрцам нармальна.
Я ж бессардэчны.

«Рэфлексію хутарской настальгії» друкуе **Анатоль Бутэвіч**. Чытанка для школьнікаў сярэдняга ўзросту, напісаная ад імя вясковага падлетка. Пра наша адвечна-балочае, пра нацыянальнае саваўнішчэнне, пры запозненай жальбе па крэўным і страчаным.

Крысціна Бандурына паспрабавала напісаць паэтычную аўтабіографію на партытуры біблійнай мудрасці. Тэкст расцягнуты і напнуты, то як скрыпичная струна, то як цеціва лука, – гук і палёт вέршаца ў вечнасці... Так, на маю думку, павінна было бы быць у ідэале, але, як кажуць на БТ, «як ёсць, так ёсць».

І маёй Песні Песняў
каля-небудзь настане канец.

Замкнуцца ўнутры
усе чатыры бакі сусвету.
Аднойчы ў снежні
пад самы фінал
зорны пыл жоўтых начэй
паляціць на зямлю,
каб выкласці на асфальце
і выпадковых вайняных пальчатках
тваё імя
і растаяць.

Апавед **Веры Лойка** «Дом для шчасця» – пра спрадвечны пожад хатня-дамашняга беларускага шчасця, напісаны няспешна-заборлівым традыцыйна-рэалістычным стылем, разважлівым і аглядна-ўдумлівым, як само наша жыццё...

Нізка вершав вядомага ўкраінскага лірычнага класіка – сына француза і мадзяркі – **Валадзіміра Сасюры** падаюцца ў годных перакладах **Васіля Жуковіча**, ён жа напісаў і яркую кароткую прадмову пра творчы і жыццёўкі лёс шырокавядомага паэта. Вось дзве страты з аднаго з рэзанансных вершаў у перакладзе на беларускую мову:

Любіце Украіну, як сонца светло,
Як вецер, і травы, і воды...
Любіце у шчасці ўсім злыдням назло,
Любіце ў часіну нягody.

Як песню, якую душою пяюць,
Як неба, што ззяе зарою,
Усім сэрцам любіце Украіну сваю –
І вечны будзем мы з ёю!

Цяжка паверыць, што артыкул «Традыцыі» Максіма Багдановіча ў творчасці Міхася Стральцова» напісала навучэнка ліцэя БДУ **Марына Яромка**, бо тут ёсць не толькі выкладзены досвед прачыта-нага і пачутага, але і цікавыя ўласныя развагі пра пазію і эстэтычна-мастацкія накірункі двух адметных класікаў розных літаратурных эпох. Словам, літара-туразнаўчы дэбют варты ўвагі і ўхвалы.

А выкладчыца Гомельскага ўнівер-сітэта **Святланы Щыбакова** разважае пра сюжэт «аблуднага сына» ў паэтычнай творчасці яшчэ аднага нашага класіка Анатоля Сыса. У яе довадах і высновах ёсць свая метафарычна праўда.

Кандыдат філалагічных навук **Вадзім Корань** выступае з літаратуразнаўчым артыкулом наўслед юбілейным угодкам «Выклятага» паэта і празаіка Міколы Купрэева. Тэкст паважлівы, удумлівы і, што важна, стылістычна чытэльны.

Вядомы паэт і «кнігазбораўец» **Ка-стус Цвірка** працягвае друкаваць нататкі з новай кніжкі «Човен майго часу» пра вядомых сваіх сяброву і калег патворчасці (А. Вярцінскага, А. Куляшова, М. Сяднёва).

Своеасаблівы гіmn зацікаўленага вандроўніка тым краінам, дзе ён пабываў, – іх гісторыі, культуры, прыродзе,

народу, – у мастацкіх нарысах польскага літаратара **Рышарда Капусцінскага** «Кіргіз злазіць з каня» (у перакладзе Яўгена Салейччuka). Гэтым разам – пра Грузію, Арменію, Азербайджан.

Вельмі істотная і важкая ў гэтым нумары мемуарная частка публікацыі. Скажам, фалькларыст і этнограф, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1986 г.) Лія Салавей з вышыні свайго ўбеленага ўзросту аглядваеца на пройдзены шлях і, найперш, у тыя вытокі, што пачыналіся з малой радзімы, Мядзельшчыны, ад сярэдзіны 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Вельмі насычанае жывое, гаваркое, шчымліва-помнае хутарское дзіцячае жыццё запісаныя гэтай жа народнай бацькоўскай, несапсованай савецкім часам, мовай. Успаміны называюцца «Гавэнды майго краю». І сама ж на зачыне тлумачыць тое так: «Гэта – вуснае апавяданне, жанр вуснай народнай славеснасці, інаки, гутарка, часам – плятка. Гавэнды, беручы агулам, гэта і сюжэтны апавяданні, і ўспаміны, і навіны, і тэарэтычны разва-жанні, маралізтарскія прытавесці, і жар-тоўнія выказванні, – усё, што людзі пры зручным выпадку апавідаюць адзін аднаму, нязмушана гавэндзяць. У літаратуры гэты жанр замацаваны творчасцю Уладзіслава Сыракомлі (Людвіка Кандратовіча).

А вось пээт і празаік **Уладзімір Мароз** (ураджэнец Косава) піша пра адзенне свайго часу (ад дзяцінства да цяперашніх дзён). Вельмі неабходная рэч у кантэксле нашай нацыянальнай культуры, якая паступова нівелюеца і ўсё больш робіцца ўніверсальнай. Чытаючы, успаміналася і сваё, ношанае, дзіравае, латаанае, прыстойнае і нават фірмавае... Дзякую аўтару за шырае пісмо і распранутасць натуры.

У перакладзе **Уладзіміра Васілевіча** друкуеца працяг манаграфіі **Канстанціна Тышкевіча** «Вілія і яе берагі». Чытаю ўжо апрабаванае і зімальнае для тых, хто не аглух і не аслеп да айчыннай географіі, гісторыі, этнографіі і археалогіі...

Педагог, краязнавца **Уладзімір Лайкоў** з Мётчы, што пад Барысавам, распавядае пра знанага паэта Рыгора Барадуліна (пра таварыштва, сустэрэчы, ліставанне, узаемаадносіны і сваё стаўленне да яго творчасці).

Доктар гістарычных навук



Хрысцінэ НЕСТЛІНГЕР

Прадмова

Мой дзядуля сказаў, што хто-небудзь з нас ну прости абавязаны запісаць гэтую гісторыю.

Марціна адказала, што яна гэта зробіць. Але ўсё, што яна дагэтуль зрабіла, гэта тое, што купіла стос ружовай паперы і зялённую стужку для пішучай машынкі.

Марціна кажа, што не пачынала пісаць, бо ёй вельмі цяжка даецца падзел гісторыі на часткі. «Ад правільнага падзелу залежыць уся кніга», — сказаў ёй настаўнік нямецкай мовы.

А мне пляваць на гэтыя падзелы! У мяне нага цяпер у гіпсе, і я не могу пайсці купацца, таму і пішу гэтую гісторыю.

**Частка Першая,
альбо №1 паводле
падзелу настаўніка
нямецкай мовы**

Я распавяду, хто мы такія. Пра раптоўны грукат на кухні. Галоўны рэдактар нічога не жадае ведаць пра гэта. Фотаапараты таксама не хочуць, хоць іх агулам пяць штук.

Пачалося раней... Але мы гэта заўважылі толькі летась у велікодную нядзелю за сняданкам. Спачатку нешта стукнула.

Я падумай, што на кухні нешта звалілася. Мама пайшла паглядзець, а калі вярнулася, яна ўся трымцела, а мы...

Тут, напэўна, мне трэба распавесці, хто мы такія. Мы — гэта дзед і мама, тата і Марціна, Нік і я.

Дзеду амаль семдзесят, і ў яго з-за нядайняга інсульту не згінаецца нога і перакасіла рот. Але і з крывым ротам ён такі разумныя речы кажа — што многім з акуратна прымі і не снілася. Дзед — бацька таты.

Тату пад сорак, і ён кіруе аддзелам у адной фірме па страхаванні аўтамабілю — ён вельмі маленькі начальнік. Мама гаворыць, што на працы ён можа крычаць толькі на трох супрацоўнікаў. Таму, напэўна, ён так шмат і крычиць дома, — мяркую дзед.

Маме таксама пад сорак. Але выглядае яна, на маю думку, нашмат маладзей. Усе пафарбованыя светлыя валасы, а важдыць яна ўсяго пяцьдзесят кілаграмаў. Настрой у яе амаль заўсёды вясёлы. Часам яна злуецца і сварыца, маўляй, яна для настолькі служанка, што ў адзін цудоўны дзень зноў пойдзе працаўца, і тады нам самім давядзеца зламацца гэтым бедламам.

Марціна вучыцца ў пятым класе гімназіі. Яна худзенькая, цыбатая, а валасы ў яе бялёсныя. Сапраўдныя, свае. Яна дрэнна бачыць, бо чупрынка звісae ў які вчыцца? Часам яна кахае Александру Бергеру, які вучыцца з ёй у адным класе. Тата злуецца з-за

«Бывай, Агурковы

гэтага, да таго ж у Бергеру доўгія валасы. Мама гаворыць, што гэта нічога не значыць, усё-ткі Марціна ў класе самая лепшая, а з-за першага кахання абсалютна неабавязкова выходзіць замуж.

Нік — мой малодшы брат. Я яго часта заву проста Нік. У школе ён цяпер вучыць, колькі будзе двойчы два, але гэта ён ведаў яшчэ ў трохгадовын узросце. Нядайна праз яго адбыўся пасярод урока арыфметыкі, мовіў «Да пабачэння!» і выйшаў з класа. Але ён не дадому пайшоў, а да старога Губерта, нашага цесляра. Там ён зграбаў габлюшкі, сказаў, што таксама хоча стаць цесляром. Настаўніца пазваніла маме і паведаміла, што яна паставіць двойку яму за паводзіны.

Мяне завуць Вольфганг, і мне дванаццаць гадоў. Вучуся я ў другім класе гімназіі. Марціна кажа, што я выглядаю нязgrabным. Але мне ўсё адно, як я выглядаць так, як я хачу, у мяне анік не атрымаецца. Таму я і не нашу брэкеты, каб выраўняць зубы — брэкеты пяць тысячай шылінгаў каштуюць! Да таго ж яны ўжо і не налезуць на мае заечыя зубы. Да нядайняга часу я быў добрым вучнем. Але нам прыслалі класным кіраўніком Хаслінгера, ён мяне на дух не пераносіць. Ён лепіць мне нулі па матэматыцы і географіі адзін за адным. Больш за ўсё мне падабаецца плаванне. Я — сябра таварыства па плаванні. Калі я прыкладу ўсе свае намаганні, кажа трэнэр, праз два гады я змагу зрабіцца чэмпіёнам вобласці сярод юніёраў па плаванні на спіне.

Ва ўласнасці нашай сям'і ёсць дом з садам. Ужо трэй гады мы тут жывем. Калі тата аплоціць

усе пазыкі, ён будзе ўжо сівавалосым дзедам, кажа мама. Таму мы мусім эканоміць, а дзед са сваёй пенсіі купляе нам абуatak, штаны і розныя апранахі для Марціны. Гэта вельмі прыемна, бо дзеду абсалютна ўсё адно, ці размалювана футболька чырвона-блакітна-белымі стужкамі, ці на ёй партрэт Касіуса Клея¹. Штаноў на трэй памеры больш, на выраст, ён таксама не купляе. Мінулым летам ён купіў Марціне бікіні, самае моднае. Яно было зроблена з вельмі лёгкай тканіны. Тата разліваўся. Ён крычаў: «Няхай тады мая дачка зусім голая бегае!» А дзед хіхікнуў і адказаў: «Нарэшце хоць адна цвярозая думка прыйшла да майго сына!» Тата ўсё больш разліваўся, але нічога на гэта не адказаў, бо ён не хоча сварыцца з дзедам перад намі. Ён пайшоў на кухню і пачаў лаяцца з мамай, але мама сказала, што цяпер ва ўсіх дзяўчат такія бікіні.

Вось, пра нас я ўжо дастатковая расказаў. Думаю, цяпер трэба зноў пайцаць з леташняй велікодной нядзелі. Дык вось, летась, ага, у велікодную нядзелю, за сняданкам, прыйшла мама з кухні і ўсё трымцела. Яе так моцна калаціла, што Марціна, гледзячы на маму, са страху выпусціла велікоднае яйка ў кубак з кавай.

Дзед спытаў: «Што з табой, нявестачка?» (Дзед заўсёды

называе маму нявестачкай.) І тут зноў нешта бумкнула, і тата крикнуў: «Нікі, спыніся!»

Заўсёды, калі дзесьці штосьці грахоча ці бухае, тата кажа: «Нікі, спыніся!» Часцяком ён мае рацыю, але гэтым разам быў не Нікі, з кухні зноў пачаўся грукат. Нікі пачаў скуголіць, што гэта не ён. Марціна вылавіла яйка з кавы, мама ўсё яшчэ трымцела ад страху, яна ледзь вымавіла: «На кухні, на кухні...» Мы спыталі: «Што на кухні?» Але мама больш не змагла нічога сказаць. Тады дзед падняўся і пайшоў да дзвярэй на кухню. За ім следам Марціна, Нік і я таксама. Я падумаў, што, напэўна, труба прарвалася, альбо за газавай плітой пасялілася мыш ці аграмадны павук. Іх мама вельмі байцца. Але гэта аказалася не труба, і не мыш, і не павук, мы ўсе, нібы ашалельцы, вылупілі вочы. З намі і тата, які прыйшоў следам.

На кухнім стале сядзела нешта, ростам прыкладна з паўметра. Калі б у гэтага нешта не было вачэй, носа, рота, рук і ног, яго можно было б прыняць за аграмадны, тоўсты агурок ці сярэдні памераў прадаўгаваты гарбуз. На галаве ў гэтага нешта была карона. Залатая карона з чырвонымі каменьчыкамі на кожным зубчыку. Яго рукі былі схаваны ў белыя ніцяныя пяльчаткі, а пазногці на нагах пафарбаваныя чырвоным лакам.

Гарбузок-агурок у кароне пакланіўся нам, сеў па-турэцку і прамовіў ніzkім голосам: «Нес зёвуць кёроль Кумі-Оры Друхі, з роду Лесвіцінгай!»

Я не могу дакладна апісаць, што адбылося, бо не памятаю, — настолькі мяне напалаху гэты гарбуз-агурок.

Я не думаў: быць такога не можа! Я нават не думаў: ну і смешны гэты агурок! Я ўвогуле ні пра што не думаў. Абсалютна ні пра што! Губер Ё, мой дружак, кажа ў такіх выпадках: «Мазгі замкнула!»

Хаця прыпамінаю, што тата тройчы сказаў «не». Першы раз вельмі гучна. Другі — нармальна, а трэці — вельмі ціха.

Тата заўсёды гаворыць: «Калі я кажу не, значыць не». Але тут яму яго «не» абсалютна не памагло. Гарбуз-агурок як сядзеў настале, так і сядзеў. Ён склаў рукі на жывице і паўтарыў: «Нес зёвуць кёроль Кумі-Оры Друхі, з роду Лесвіцінгай!»

І тут дзед першым агутаўся. Ён наблізіўся да караля Кумі-Оры, пакланіўся і прамовіў: «Вельмі рады знаёмству з Вамі. Мае імя — Хогельман. У гэтым доне я з'яўляюся дзядулём».

Кумі-Оры выцягнуў сваю правую руку і сунуў яе дзеду пад нос. Дзед зірнуў на руку ў ніцяныя пяльчаткі, але так і не ўцямыў, чаго хоча Кумі-Оры.

Мама падумала, што, напэўна, у яго баліць рука і яму трэба зрабіць кампрэс. Мама заўсёды думае, што каму-небудзь абавязкова трэба зрабіць кампрэс ці даць пілюлі, альбо паставіць гарчычнікі.

Але Кумі-Оры не быў патрэбны кампрэс, рука ў яго была нормальная. Ён памахаў пад

дзедавым носам нічынымі пальцамі і прамовіў: «Мы прыфыклі, што нам кошны абафязёны цалафаць рукі!»

Дзед заяўвіў, што ні ў якім разе не будзе цалаваць руку Кумі-Оры, адно ён бы пацалаваў руку прыгожанькай дамы, аднак Кумі-Оры ніякая не дама.

Па зялёной агурковай скурцы Кумі-Оры прабеглі гарбузова-жоўтая мураскі, і ён закрычаў у шаленстве: «Фы гафарыце з Фашай Фялікесцю!»

Дзед паглядзеў на Агурковага Караваля так, як ён заўсёды глядзіць на людзей, якіх на дух не пераносіць. Агурковы Ка́роль больш не махаў рукамі. Ён паправіў сваю карону і сказаў: «Нес прагнаў падданы мне народ! Мы прасіць часофага прытулку!»

А потым ён яшчэ дадаў: «Мы фельті стаміўся ад такіх хвяляванняў!»

Тут ён зіхнуў, заплюшчыў свае чырвоныя гузікі-вочкі і звесіў галаву, як наш дзед, калі засынае перад тэлевізарам. І прамармытаў: «Мы хацець, каб нас накрылі коўдрай і прынеслі падушку!»

«Ну, што ён яшчэ дадаў?» — спытаў дзядуля і з'едліў ўсміхнуўся.

Тата адказаў, што пры нас, дзесяця, ён не можа паўтарыць, гэта было неверагоднае хамства. Але мы ўсё цудоўна чулі, бо галоўны рэдактар не гаварыў, а кричаў у слухаўку.

Дзядуля зрабіў выгляд, што яго вельмі абурыла, што ён паверыць не можа, як такі найшаноўнейшы спадар з такай паважанай газеты мог сказаць такое неверагодна-хамскае. Яму хацелася пазлаваць тату, якія тата на дух не пераносіць.

Мама ўжо хацела званіць у дзядулеву газету, але тата запратэставаў, і дзядуля таксама. Дзядуля сказаў, што для яго газеты ёсць больш важныя падзеі, чым пісаць пра нейкіх агуркоў-выгнанца.

Ад такіх пературбацый мама абсалютна забыла пра рагу са свініны. Яна не ўключыла духоўку, і да абеда рагу было яшчэ непрапечаным і халодным. Мы елі бутэрброды з каўбасой і ўчарашні бульбяны салат...

У таты пяць фотаапаратаў. Гэта яго хобі. Самы навукі праз трываласць секунд пасля здымкаў выдае каляровое фота. З гэтым фотаапаратам тата праобраўся на веранду і сфатаграфаваў караля Кумі-Оры. Яму захацелася паслаць галоўнаму рэдактару фатаграфію Кумі-Оры. Але на здымку замест Кумі-Оры праявілася толькі пустая лялечная каляска і ножка стала. Тата паспрабаваў зняць яшчэ раз, потым яшчэ раз, але на фатаграфіі выходзіла толькі пустая лялечная каляска.

Тады ён прынёс «лейку», «ролейфлекс», японскі фотаапарат і, як ашалелы, аффатаграфаваў Кумі-Оры. З фотаўспышкай і без яе. На чорна-белую стужку на каляровую. Надзвязціміліметровую і дванаццаціміліметровую.

Потым ён праявіў стужку павелічэн-некалькі здымкаў з павелічэн-

Кароль»

нем. Але колькі б ён ні павялічваў, Кумі-Оры не было бачна.

Вечарам кошык для блязны разбух ад фатаграфій — процыма пустых лялечных калясак і ножак стала.

Дзядуля сказаў, што Кумі-Оры, верагодна, нефотагенічны, а мама дадала: «Тады не трэба больш званіць ні ў якія газеты, ні на тэлебачанне. Калі няма сенсацыйной фатаграфіі, няма і інтарэсу грамадскасці».

Частка другая

Высвятляеца, навошта ствараюць каралеўскую карону. Высвятляеца, што склеп патрэбны не толькі для захавання бульбы. Яшчэ высвятляеца, што зноў у нашай сям'і не можа быць адзінага меркавання.

Падчас вячэры Кумі-Оры ўсё яшчэ спаў. Мы па тэлевізоры глядзелі дэтэктыў. Наш госьць так збіў з панталыкутату, што ён забыў забараць нам глядзеца дэтэктыў.

Акурат калі інспектар криміналнай паліцыі адкрыў металічную заслону, каб трапіць у каналізацыю і пераследаваць бандыту, лялечная каляска на верандзе загайдалася. Агурковы кароль прачнуўся. Нікі прывёз яго ў наш пакой. Дзядуля выключыў тэлевіzar. Кумі-Оры пачаў крычаць: «Дзе няша кар'ёна?! Нам трэба кар'ёна!» Ён схапіўся за галаву.

Спачатку мы не маглі прыгадаць, дзе карона. Потым Нікі ўспомніў, што мама запіхнула карону ў маразілку. Нікі прынёс карону. Яна была ледзянай. Кумі-Оры яшчэ гучней закрычаў, калі Марціна насынула на яго карону. Тады тата пачаў грэць яе запальніцай. Але занадта разагрэў, да гарачыні.

Увесь час Агурковы кароль енчыў, маўляў, яму неадкладна патрэбна карона, што без яе ён адчувае сябе зусім голым, што думаць не можа і жыць таксама не можа. Нарэшце Кумі-Оры насынуў карону на галаву і ўскраскаўся на татава крэсле перад тэлевізарам. Ён паклаў ножку на ножку, скапіў руکі на пузе і запытаўся ў таты: «Фы здзіўленыя? Хочаце дафедацца, хто мы і чаго мы тут шадаем?»

Тата кіўнүў. Марціна спытала: «Чаго ён заўсёды гаворыць «мы»? Ён жа тут адзін!» Тата сказаў, што ў граматыцы ёсць катэгорыя, якая завещае «ягамосны множны лік», але Марціна нічога не зразумела.

Мама растлумачыла ёй: «Кароль — гэта больш, чым простыя людзі. Тому замест «я» ён кажа «мы». А яму замест «ты» — «Вы», а звычайнім людзям ён кажа замест «ты» — «ён».

Марціна ўсё адно нічога не зразумела. Я — таксама. Тут дзядуля шапніў нам: «Ён так гаворыць, бо ў яго мазгой няма».

Гэта Марціна зразумела. І я — таксама.

Кумі-Оры адкашляўся і пачаў распавядаць. Яго аповед цягнуўся даўга, бо Кумі-Оры расказывае неяк дзіўнавата. Цяжка яго зразумець. Натуральна, у нас з'явілася процыма пытання. Але паступова, да поўначы, ўсё больш-менш зрабілася зразумелым.

А менавіта вось што: кароль Кумі-Оры з'явіўся з нашага склепа, з нікняга падвалу. У нас іх — два. У верхнім мы захоўваем бульбу, груши на зіму і слоікі з варэннем. Стары трохколавы веласіпед Ніка таксама там стаіць. Яшчэ там ёсць паліцы з дзядулевымі інструментамі, і, самае цікавае, дзвёры ў ніжні падвал. За гэтымі дзвярыма пачынаецца стромістая лесвіца. Тата забараніў нам карыстацца ёй. Але ў тым няма ніякай небяспекі. Ну, яна толькі крышку смокрая і слізкая. Але тата, калі аглядаў дом перад пакупкай, пакаўніўся на гэтай лесвіцы

Кумі-Оры паціснуў сваімі агурковымі плечукамі.

«Тады я растлумачу вам, ваша лукавагорская Вялікасць, чаму ваш народ — дурны!» — зароў дзед і пасунуўся наперад з фатэлем ўсім тулавам.

«Бацька, прашу цябе, — крикнуў тата, — гэта ж абсалютна нецікава! Не пачынай ты драць струны на цымбалах!»

Мама таксама сказала, што дзеду не трэба нервавацца з-за палітыкі, гэта шкодзіць яго сэрцу. Потым Кумі-Оры распавёў, што ва ўсіх старых дамах са склепамі жывуць агурковыя гарбузовыя чалавечкі і ва ўсіх ёсць свой агурковыя гарбузовыя кароль. У вялікіх, старых палацах жывуць нават агурковыя імператары. Але апошнім часам, дадаў ён, падданыя тут і там робіцца вальнадумнымі і здзяйсняюць путчи.

«Толькі не са мной!» — крикнуў я, бо памятаў, які Агурковы Кароль навобмацак, не хацелася спаць у ложку разам з дражджавым цестам.

І тут тата сказаў, што Кумі-Оры можа спаць з ім. Гэта ўжо было дзіўнавата. Але яшчэ больш дзіўным было, як ён гэта сказаў: «Фаша Фялікасць мёжа спакёйна начафаць са мнёй. Я будзё фартафаць сён Фашай Фялікасці!»

Ён нават не ўсміхнуўся пры гэтым. Я заўважыў, што ён абсалютна не жартуе з агурочкам.

Частка трэцяя

Я раскажу, што ўбачыў у татавым пакоі. Тата жадае на сняданак такое, што ніводны чалавек не будзе есці. І як нечакана парушаецца традыцыя.

У велікодны панядзелак я



Фота www.allevents

і вывіхнуў сабе нагу. А калі ён вывіхнуў сабе нагу, значыць, нам нельга хадзіць у ніжні падвал. Інакш, напэўна, мы б раней даведаліся пра кумі-орца.

Дык вось, у ніжнім падвале жыў кароль Кумі-Оры са сваімі падвал-кармільцамі і падвал-лісліўцамі, а таксама ўсімі падданымі, якія цяпер больш не хацелі быць яго падданымі. Агурковы кароль распавёў нам, што ён і яго падвал-кармільцы заўсёды ставіліся годна, добра і сардечна да падданых падвал-лісліўцу. Але падданыя аказаўся няўдзячнымі і арганізавалі паўстанне. Падвал-кармільцы і падвал-лісліўцы збеглі. Ад неверагоднага страху яны так шпарка беглі, што забылі забраць з сабой Кумі-Оры Другога. А вінаватым і падбухторшчыкам паўстання быў адзін шкодны падвал-кармілец, якога заўсёды лічылі за дзівака. Ён падбухторыў насељнікай падвалу. Цяпер Кумі-Оры, усімі пакінуты, шукаў на нашай кухні палітычнага прытулку.

Потым яшчэ Кумі-Оры спызаў, што на гэтым тыдні яго забяруть назад, бо народ без яго жыць не зможа.

«Чаму народ не зможа жыць без яго Вялікасці?» — спытаў дзядуля.

«Бо яны — дурныя і нічога не федаюць! Ім патрэбны хтось, хто будзе казаць, што рабіць», — растлумачыў Агурковы Кароль.

«Так-так, — сказаў дзядуля, — яны — дурныя! І чаму ж гэта яны дурныя?»

Дзед паправіў, што гэта завецца не путчам, а рэвалюцыяй.

«Не, — сказаў Кумі-Оры, — не! Яны здзяйсняюць путч! Путч! Путч!»

«Рэвалюцыя!» — рыкнуў дзядуля. «Путч! Путч! Путч!» — кричаў у адказ Кумі-Оры.

«Чорт падзяры, — сказаў тата, — гэта адно і тое ж!»

Марціна мовіла: «Калі нехта прыходзіць з салдатамі, закрывае парламент, саджаете ў турмы людзей, якія незадаволены новым ладам, і забараняе газетам друкаваць ўсё, што яны хочуць, то гэта путч. А калі падданыя выганяюць карала прэч, адкрываюць парламент, прызначаюць выбары і выдаюць газеты, то гэта — рэвалюцыя!»

Тата спытаў, адкуль яна даведалася пра такую ахінею. Марціна сказала, што гэта не ахінея. Калі б яна ведала пра гэта яшчэ да экзамена па гісторыі, то атрымала б не «добра», а «выдатна». Тата буркнуў, што пры сустэрэчы з новым настаўнікам па гісторыі ён скажа ўсё, што думае на гэтым контракце. Кумі-Оры быў цалкам згодны з нашым татам.

Дзесьціка апойчаны Кумі-Оры сказаў, што ён зноў стаміўся, але ні ў якім разе не будзе спаць адзін у пакоі, бо, магчыма, падданыя цікуюць за ім і збираюць яго забіць. У лялечных калясках таксама ён спаць не можа, бо яна рыпіць і грукоча. Ад гэтага ён можа прачнуцца і спалохацца. Нарэшце ён прыняў рашэнне: «Мы будзём спаць у ложку з адным з фас!»

практичнай рана. Нік яшчэ спаў.

Я спыніўся каля дзвярэй пакоя мамы і Марціны, нічога не пачуў. Але з татавага пакоя чулася двухгалосае храпенне. Я асцярожна прыадчыніў дзвёры.

У ложку, шчака да шчакі, спалі тата і Агурковы Кароль. Карона ляжала на кўдры, Кароль моцна трymаў яе левай рукой, а тата — правай. Я ціхенька зачыніў дзвёры і пайшоў на кухню.

На кухні сядзеў дзядуля, піў малако з парцэлянавага кубка і дзядадаў крошки ад пірага.

Я сказаў дзеду: «Тата і Агурковы кароль спяць у ложку разам, як, як...» — язык не паварочваўся сказаць «як». «Як салодкая парачка, напэўна?» — спытаў дзядуля.

Я кіўнүў, а дзядуля цяжка ўздыхнуў.

Я наліў сабе кубак малака, і мы з дзедам падзялілі крошки. Ён даеў карычневыя, а я — жоўценыкі. Пакуль клявалі крошки, дзядуля ўсё паўтараў: «Цудоўненъ... цудоўненъ...»

Але калі дзядуля гаворыць «цудоўненъ... цудоўненъ...», гэта азначае адваротнае.

«Ты ж яго на дух не пераносиш?» — спытаў дзядулю.

«Каго яго?» — спытаў дзед, цудоўна ведаючы, каго я маю на ўзве.

«Ды гэтага... Лукавіча-Агурчоніка маю я на ўзве.»

Дзядуля сказаў: «Не.»

Тут на кухню прыйшла мама.

Яе валасты былі накручаны на бігудзі, а на шчака цыбуляй. Ён выцягнуў кошык і пачаў аберуч корпачца ў ім.

бігудзі пакінулі свой адбітак. Напэўна, усю ноч яна праспала на бігудзях. Адной рукой мама расцірала пісяя, а другой прасейвала каўу праз фільтр.

Тое, што мы не павіталіся з мамай, а яна з намі — гэта ўжо завядзёнка. З мамай можна размаўляць толькі тады, калі яна пап'е каву. Да таго моманту яна сама не прамаўляе ні слова.

Мама заварыла каўу і зрабіла глыток. «Добрай велікоднай раніцы», — сказала яна, расціраючы пісяя, а потым прамармытала: — Ну і дурноцце сёння ноччу прыніла!

Я прамармытаў: «Калі ты прыніла Агурковіча з каронай, то гэта быў ніякі не сон!»

«Шкада», — сказала мама. Яна размяшала каўу, хоць п'е яе заўсёды без малака і цукру — размешваць там няма чаго. Гэтак мы доўга яшчэ сядзелі. Мама размешвала каўу, а мы з дзедам клявалі крошки.

Потым прыйшоў Нік. Мама позна заўважыла, як ён выцягнуў з маразілкі сунічнае марозіва. Яна пачала лаяцца на Ніка, калі ён ужо даядаў яго. Нік захныкаў і заенчыў, што сёння Вялікдзень, што тады навошта ўголуе Вялікдзень існуе, калі нельга з'есці хача б адно-адзінае сунічнае марозіва.

Тут і Марціна прыйшла і пачала скардзіцца, што з-за ўсіх гэтых енкаў-хныкаў яе ранішні сон сапсанаваны. Яна ўзяла ў Ніка спадачак з марозівам, перакладаў ў келіх для піва, абырскала содавай вадой зверху і сказала, што марозіва з содавай — самы лепшы сняданак для дзяцей і што Ніку пажадана сціхнуць.

Але мама выкінула марозіва з содавай у рукамынік і прыкрынула на нас, што калі мы думаем, што можам рабіць тое, што захочам, то вельмі памыляемся. Потым мама супакоілася, Нік атрымаў какаву, а Марціна прыгатавала гарбату для прачысткі крывяноснай сістэмы. Я зірнуў у вакно.

Неба было блакітным з адзінай бляюткай хмаркай. У завулку, перад нашымі садовыми веснічкамі

«Бывай, Агурковы Кароль»

«Заканчэнне.

Пачатак на стар. 16 (10)

«Прарослыя бульбіны!» — адказаў тата.

«Пра... якія?» — спытала мама. У яе позірку чытаўся жах.

Тата сказаў, што шукае клубні з паасткамі, гэта і ёсьць прарослая бульба.

Мама адказала, што ў нас толькі свежая бульба, вышэйшага гатунку. Але тата працягваў корпацца ў бульбе.

Маме карцела даведацца, навошта яму спатрэблілася прарослая бульба, і тата ёй растлумачыў, што яна патрэбна яму на сняданак.

«Ты будзеши есці на сняданак бульбу з паасткамі?!» — узрушана закрычаў Нік.

«Пакуль не, — сказаў тата, — кароль Кумі-Оры жадае!»

Нікі падбег да кухоннага пупа, лёг на жывот і вывудзіў з-пад яго шэсць бульбін з дайжэзнымі паасткамі: «Яны тут з Калядай ляжаць! Такія падыдуць?»

Тата сказаў, што самае тое і што гэта вялікае свінства — трывмаць бульбу пад рукамі, гэта сведчыць пра нашу неахайнасць ва ўсім. Потым ён прабурчэў, што нам трэба паспяшацца і не забыць дажджавікі, у дадатак маме неабходна было запакаваць старую коўдру, дзядулю заправіць падарожны халадзільнік, Марцін пакласці ў багажнік бадміnton, мне працерці задніе школа ў машыне, а Ніку дзвярныя замкі, і не дай Бог мама забудзе востры нож і папяровыя сурвэткі.

«А што будзе рабіць Агурковы Кароль, калі мы паедзем?» — спыталі Нік.

Тата растлумачыў, што Агуркевіча мы возьмем з сабой і ён будзе сядзець на мяне на каленях. І тут я гучна крыкнуў «Не!» і адразу яшчэ раз «Не!». «Тады ён будзе сядзець на каленях у Ніка!» — вырашыў тата. Нік нічога не меў супраць. Але мама растлумачыла, што ў яе на каленях будзе сядзець Нік і ён не вельмі хочацца, каб зверху яшчэ сядзеў Агуркевіч, яна ж не п'едэстал для брэмэнскіх музыкаў.

Тата з запытальным позіркам паглядзеў на Марціну. Марціна адмоўна пахітала галавой. Адначасова захітаў галавой і дзядуля. Тата пачаў крычаць на нас. «Хтосьці з вас ававязаны ўзяць Кумі-Оры!» — рыкаў ён. Сам ён яго не можа ўзяць, бо будзе сядзець за стырном.

«Ён мне не сімпатычны», — прабурчыў дзядуля.

«Ён нібы кавалак цеста!» — сказаў я.

«У мяне Нік будзе сядзець на каленях! Мне дастаткова!» — адмовілася мама.

«Я яго баюся!» — піскнула Марціна.

Тата працягваў крычаць, што мы нядзячыя, што мы сорамуне маём. Ён бегаў туды-сюды паміж ваннай і кухні, прытым адначасова мыўся, галіўся і апранаўся. Калі скончыў, ён зыркнуў на нас злымі вачымі і спытаў: «Ну! Хто возьмем да сябе на калені Караба?»

Дзядуля, мама, Марціна і я адмоўна захіталі галовамі. Гэта ўвогуле быў першы раз,

калі мы адзінагалосна не падпариадкаваліся тату. Нас гэта вельмі здзівіла, але яшчэ больш здзівіўся тата.

Ён, белы ад злосці, пабег у свой пакой. Забраў Кумі-Оры, аднёс яго ў гараж і пасадзіў у машыну на задніе сядзенне. Ніку ён сказаў: «Хадзем, Нік, самі паедзем!» На нас ён наўмысна ніводнага разу не зірнуў.

Ад злосці ён так імкліва выехаў з гаража, што левым пярэднім колам наехаў на куст ружаў, а таксама перакулі гіпсавага гнома і тачку. Ён вылецеў з варот на вуліцу, быццам хацеў выйграць Гран-пры Манака.

Бульбіны з паасткамі вяляліся на стале. Мама сабрала іх, выкінула ў памынае вядро і ўпікнула нас, што мы яе не падтрымліваем, што яе любімія дзіцяткі, выцягваючы бульбу з-пад кухоннага пупа, наносяць ёй удар у спіну. Потым мама сказаў, што цэлы дзень мы можам рабіць, што захочам. Яна пайшла зноў спаць.

Дзядуля пазваніў свайму сябру — «дружбаку Бергеру». Ён дамовіўся з ім пра ранішнюю «пасядзелку» ў кавярні і гульню ў кеглі.

Частка чацвёртая

Велікодны панядзелак без традыцыі. Абвастрэнне па ўсіх фронтах. Пасля гучнай сваркі — ціхі кампраміс.

Я пайшоў у басейн. Мама дала мне гроши, каб я змог купіць на абед у буфете пару сасісак з гарчицай.

Але я не пайшоў у буфет. Губер Эрых, які таксама ходзіць са мной на плаванне, запрасіў мяне паабедаць у яго дома. Рэч у тым, што на Вялікдзень ён застаўся адзін. Яго бацькі з маленькай сястрычкай паехалі ў падарожжа. Эрых не захацей выправіцца з імі. Яго бацька, у адрозненне ад нашага, не прытрымліваецца нейкіх традыцый.

Увогуле ў Эрыха дома шмат што зусім па-іншаму, чым у нас. Эрыху не трэба перапытваць па дзесяць разоў, ці можна яму пайсці ў басейн, ці можна яму схадзіць у кіно, ці можна яму завітаць да сябра. Эрых гаворыць, што ён можа рабіць амаль усё, што пажадае. Але яшчэ Эрых кажа, што ў гэтым ёсць свае недахопы: для іх сям'і, безумоўна. Напрыклад, яго мама таксама робіць, што хоча. Часам ёй не хочацца гатаўцаць, часам не хочацца прасаваць блязіну. Яна мяркуе, што ў Эрыха рукі не адваляцца, калі ён разок-другі сам адпраесе сваю кашулю.

Не ведаю, ці адваляцца рукі ад прасавання кашулю. Я яшчэ ніводнага разу не прасаваў кашулю. І прас я ніколі не трываў у руках...

Усё роўна ў Эрыха незвычайна весела. Яго пакой — гэта Шларафенландыя⁴ і Раздзяўбанія адначасова. На падлозе паўсюль валяюцца і кнігі, і карты, і плаўкі, а зверху яшчэ і падручнікі. На адной сцяне ён намаляваў пастэльнымі алоўкамі фрэску. А на дзвярах аграмаднымі літарамі напісаў: «Уваход для дарослых забаронены!»

Дзядуля, мама, Марціна і я адмоўна захіталі галовамі. Гэта ўвогуле быў першы раз,



ллюстрацыя www.amazon.com

Вечарам, калі мы леглі спаць, мама з татам пасварыліся. Яны вельмі гучна сварыліся. У майм пакой добра было чуваць. Марціна і Нік упойтайкі дацьвали да майго пакоя, каб таксама паслухаць.

Мама сказала, што кароль Кумі-Оры мусіць пакінуць наш дом. Якім чынам — ёй усё роўна. Але ў доме яна яго больш не падтрымлівала. Тата адказаў, што кароль Кумі-Оры ў любым выпадку застанецца жыць у нас; ён запатрабаваў, каб мама была ветлівай з ім, гэтага ён патрабаваў і ад нас.

Мама крычала, што тата не дазваляе трывмаць дома ні сабакі, ні ката, ні нават марской свінкі ці залатой рыбкі, хоць гэта патрэбна дзесяцім, а цяпер для сябе ён завёў нейкага агурка-гарбузу!

Тата абураўся, што ніякі гэта не агурок-гарбузок, а вельмі няшчасны кароль, які трапіў у бяду!

Мама не сунімалася, пляваць яна хацела на ўсякіх там каралёў у бядзе!

Тата таксама не сунімаўся, ён крычыў, што ўсяляк будзе падтрымліваць бядовага карала, бо ў яго ёсць сэрца і ён умее спачуваць.

Мама ажно ўскіпела: «Ніякага сэрца ў агурка няма, ніякага спачування! Смех ад гэтага разбірае!» Пасля яна доўга смяялася. Але смех быў не зусім вясёлы.

Тут ужо тата зарагаў: «Маўляй, я — можа, ты ведаеш, што тата будзе рабіць з гэтым Агуркевічам?»

Нік адказаў: «Тата будзе абараняць яго і спрыяць ва ўсім, каб ён зноў зрабіўся каралём!»

«Зусім з глупзду з'ехаў! — сказаў я, а потым дадаў: — Ён сам не верыць у гэта, наш яснавальможны татуся!»

Нік заўпарціўся, закрычаў: «Тата зробіць усё! Тата ўсё можа!»

«Буду апладзіраваць яму адной рукой!» — адказаў я.

Нік вылупіў на мяне свае вочы, бо не ведаў, што гэта азначаў. Ды і адкуль ён мог ведаць, гэта быў новы выраз замест «Была ў сабакі хата».

Тут мама паклікала нас вячэраць. Са свайго пакоя выйшаў тата. Ён паклаў сабе на талерку тры бульбіны, шніцаль і зноў знік. Ён заўсёды так рабіць, калі злуеца на нас. Кумі-Оры ўзіміяўся з канапы і пайшоў следам за татам. Потым тата яшчэ выходзіў са свайго пакоя і вяртаўся на кухню.

Мама крыкнула яму наўздангон: «Прарослую бульбу я ў памынае вядро выкінула!»

Нейкі час тата прасядзеў на кухні. Потым, разлаваны, прайшоў праз наш пакой, у руцэ ён нёс прарослую бульбу.

У Марціны ад страху відэлец выпаў з рукі.

«Ён сапраўды корпаўся ў памынным вядры», — прастагнала яна.

«Раней яго ад аднаго толькі выгляду памыннага вядра трэсля! — сказаў Нік, а потым дадаў: — Ён, напэўна, закаханы ў гэтага Агурковага Караба!»

«У любым выпадку, праз мяне, — цяжка ўздыхнула мама, — ён ні разу не корпаўся ў памынным вядры!»

Пераклад зроблены з выдання: © Christine Nöstlinger, «Wir pfeifen auf den Gurkenkönig»: Gulliver 1254 – Beltz & Gelberg, 2011.

Пераклаў з нямецкай мовы Арцём Арашонак